


71.186.505

Чытайце ў нумары:
Партрэт Ілычы • „Усі-
мі поспехамі ававя-
зыны...“ • Так, як Гэ-
ля • Падружыў нас
політэхнічны • Вера
ў лёс • Апавяданні
Я. Брыля і Р. Рэлеса



рабочница
і сялянка 4 1971



Максім ТАНК

ЛЕНІН

Ён быў сумлennем,
Якое не ведала ні сну,
ні стомы;
Быў розумам,
Які рассек сваім праменем
цемру;
Быў чуласцю,
Якая гайлa раны ад ярма
і ад гора;
Быў горнам,
У якім роспач пераплаўлялася
ў надзею;
Быў смеласцю,
Якая ў будучыню пракладвала
шляхі;
Быў еднасцю
Усёй людскасці працоўнай
і шматмоўнай;
Быў крыламі і сцягам
Рэвалюцыі;
Быў...
Але якое шчасце,
Што ён не толькі «быў»...
За школьнай партай,
У цэхах фабрычных
І на бязмежных на калгасных
нівах
Штодзень
Страчаемся мы з ім!

ТОЛЬКІ НАПЕРАД!

Аляксандр МИРОНАЎ

Кожны свой Першамай савецкія людзі сустракаюць урачыстымі, святочнымі рапартамі пра здабытая перамогі. Гэта стала ў нас традыцыя: калі, як не вясной, у пару найвышэйшага росквіту жыццёвых і творчых сіл, азірнуцца і на мінулыя гады, і на пражытую трэць года бягучага? Азірнуцца і падумаць: «А ці добры разбег узялі мы, каб і сёлетні працоўны год за-вяршыць крокам толькі наперад, да камунізма?»

Сёлетні Першамай у нас асаблівы: свята вясны першага года дзвеятай пяцігодкі. А год гэты гістарычны ўдвай: год XXVII з'езда Камуністычнай партыі нашай рэспублікі і XXIV з'езда роднай Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Вось і азірнемся: як мы пражылі мінулыя пяць гадоў? І падумаєм: як пойдзем далей? Бо Першамай заўсёды быў і будзе аглядам творчых сіл будаўнікоў камунізма і іх нязменнай, непахіснай вернасці бессмяротным запаветам Уладзіміра Ільіча Леніна.

Няма для нашай партыі найвышэйшага абавязку, чым беззапаветнае служэнне вялікаму савецкаму народу. А гэта і ёсьць адзін з найгалоўнейшых ленінскіх запаветаў. Выконваючы яго, мы яшчэ ў кастрычніку мінулага года завяршылі пяцігодку, а потым выпусцілі звыш плана розных вырабаў на многія сотні мільёнаў рублёў. На многія сотні мільёнаў, і ўсё гэта — для штодзённых патрэб, для рэальнай карысці, для сапраўднага шчасця літаральна кожнага з нас!

Я не бяруся пералічаць усе прамысловыя прадпрыемствы нашай рэспублікі, якія за гады мінулай пяцігодкі ўступілі ў строй. Ix больш за пяцьдзесят. Але я не могу не называць тых, якіх не толькі ў цяперашняй Беларусі, а і ва ўсёй дарэвалюцыйнай Расіі не было ніколі. Гэта Гродзенскі хімічны камбінат. Гомельскі хімічны камбінат. Другі і Трэці калійныя камбінаты ў Салігорску. Бярозаўская ДРЭС. Магілёўскі камбінат сінтэтычнага валакна. Тры агрэгаты Лукомльскай ДРЭС.

І ўсё гэта — за кароткія пяць гадоў, за час, на працягу якога чалавече дзіця паспявае прайсці шлях ад пялёнка да першых літар буквара! Ды што гаварыць пра пяцігадовы тэрмін, калі ў мінулым адсталая, сярмяжная Беларусь усяго толькі за сямідзесяты год дала неабсяжнаму Савецкаму Саюзу 49 працэнтаў усіх яго калійных угнаенняў, 19 працэнтаў поліэтылену, 10 працэнтаў хімічных валокнаў, 18 працэнтаў трактараў, 13 працэнтаў металарэжучых станкоў і аўтаматычных ліній і 22 працэнты матацыклau!

За адзін толькі сямідзесяты год!

А ў сельскай гаспадарцы?

Чысты даход калгасаў і прыбытак саўгасаў рэспублікі выраслі за пяцігоддзе роўна ў пяць разоў і склалі ў мінулым годзе пяцьсот мільёнаў рублёў. Збор збожжа павялічыўся на 53 працэнты, бульбы — на 43, вытворчасць мяса — на 73, малака — на 66 працэнтаў і яек — у 2,4 раза. Працаўнікі сельскай гаспадаркі прадалі дзяржаве звыш намечанага плана 963 тысячи тон збожжа, 398 тысяч тон бульбы, 871 тысячу тон мяса, больш як два мільёны тон малака і без малога 300 мільёнаў штук яек.

Ці ж гэта не сведчанне нашага ўсенароднага дабрабыту, асабістага дабрабыту літаральна кожнага з нас, для каго ленінская партыя камуністаў дзень за днём, за годам год вось ужо больш як паўвека аддае да канца сваю тытанічную працу і ўсю свою геніяльнную мудрасць!

Камуністычная партыя і савецкі народ назаўсёды згуртаваныя, маналітныя і адзінныя. Ісціна гэта даўно вядома і нашым сябрам, і нашым непрыяцелямі ва ўсім свеце. Падабаецца гэта непрыяцелям і ворагам ці не, а пад партыйнымі сцягамі Першамая крочыць сёння ўвесь двухсотпяцідзесяцімільённы савецкі народ. Крочым і мы, шчаслівія і свободныя беларусы. I, як сведка нашага шчасця і працоўных перамог, на чырвоным сцягу рэспублікі побач з двумя ордэнамі Леніна горда ззяе орден Вялікага Кастрычніка.

Так, мы ўпэўнена ідзем у свой заўтрашні дзень. XXIV з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза з ленінскай празорлівасцю намеціў новыя вехі, якія нам трэба будзе прайсці, новыя працоўныя бастыёны, якія разам з усімі савецкімі народамі трэба будзе ўзяць у новай пяцігодцы і нашаму беларускаму народу. Мы іх возьмем, бо любыя цяжкасці нам пад-

сілу. Ці даўно вёска Яловікі, пад Бабруйскам, была ледзь прыкметнай крапкай на карце рэспублікі? А сёння там расце і хутка вырасце, у цяперашняй пяцігодцы ўступіць у строй новы гіант беларускай хіміі — шынны камбінат. Ці даўно на левым беразе Прывяці, пад Мазыром, пасвіліся авечкі і каровы? А сёння там будзе цэлы комплекс прамысловых прадпрыемстваў: хімічны, нафтаперапрацоўчы, рамонтны заводы і дапаможныя збудаванні для выпрацоўкі электразнергіі і прамысловай пары. Яшчэ нідаўна ніхто не ведаў, што нетры Мазыршчыны багатыя на каштоўныя залежы хлорыстых солей. А цяпер і тут разгарнулася грандыёзная новабудоўля дзевятае сацыялістычнай пяцігодкі.

I так — па ўсёй беларускай зямлі: за пяцігоддзе мы пабудуем і ўядзем у дзеянне яшчэ і заводы аўтаматычных ліній у Баранавічах, электрарухавікоў — у Лунінцы, трактарных раскідальнікаў угнаенняў — у Бабруйску, шоўкавы камбінат у Магілёве, прадзільна-нітачны камбінат у Гродна. Завершым будаўніцтва трэцяй чаргі Аршанскае льнокамбінату, ўядзем у строй новыя магутнасці Лукомльскай ДРЭС, Полацкага хімічнага камбінату і Магілёўскага камбінату сінтэтычнага валакна. Не застануцца ўбаку і іншыя, як старожытныя, так і зусім маладыя гарады рэспублікі: разгорнецца будаўніцтва яшчэ аднаго азотнатукавага завода, чацвёртага калійнага камбінату ў Салігорску, трох тэкстыльных прадпрыемстваў у Гомельскай вобласці і льнокамбінату ў Асіповічах.

Дзе, у якой капіталістычнай краіне дадзены народу такія гіганцкія магчымасці прыкладзі яго працоўныя стваральныя сілы? А ў нас, у СССР, такія магчымасці былі, і ёсьць, і будуть вечна!

Наша мэта — мір і братэрства народаў планеты. Дзеля гэтай мэты мы ўсе і жывем, і аб міры, і аб братэрстве народаў звіняць наши песні на першамайскім парадзе. Разам з намі ў будуче шчасце ідуць і народы краін лагера сацыялізма, і мільёны наших сяброў у маладых дзяржавах, якія скінулі каланіяльнае ярмо, і дзесяткі, сотні мільёнаў сумленных людзей на ўсім зямным шары.

Але мы ведаєм: ні мір, ні шчасце не прыходзяць самі па сабе. Цвёрда ведаєм, пераканаўся на ўласным вопыце: мір і права на шчасце трэба ўмэць абараняць. А абарона — гэта не толькі наша ўсенародная стваральная праца, але і грозная, сакрушальная для любога агрэсара зброя, якую савецкі народ укладаў у рукі сваіх сыноў з армейскімі пагонамі на плячах.

У нас ёсьць што абараняць. Ёсьць каму абараняць ўсё, што створана нашай працай. I ёсьць чым абараняць наши мірныя гарады і сёлы, наша права на шчасце і працу.

Таму і крочыць веснавы Першамай так радасна і звонка-галоса ад краю да краю па ўсёй неабсяжнай савецкай зямлі!

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

**работніца
і сялянка**

№ 4

КРАСАВІК

1971

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ГОД ВЫДАННЯ СОРЫК СЁМЫ

Выдавецства ЦК КП Беларусі.

«УСІМІ ПОСПЕХАМІ АБАВЯЗАНЫ...»

Гэта наша другая сустрэча з Марыяй Сцяпанаўнай Конанавай, дырэктарам Мінскага камвольнага камбінату. Гадоў пяць назад вось тут, у дырэктарскім кабінцы, яна давала інтэрв'ю жаночаму часопісу... У час нашай гутаркі за лічбамі, фактамі, вытворчымі справамі буйнога, амаль цалкам «жаночага» прадпрыемства паўставаў харктор ваявога, энергічнага кіраўніка і разам з тым прыемнай і разумнай жанчыны, якая не толькі ведае законы вытворчасці, але і вельмі тонка адчувае законы жыцця чалавечага.

Справы на камбінаце і тады ішлі нядрэнна. І тады былі поспехі. Але не было яшчэ ў дырэктарскім кабінцы вось гэтых сцягоў, уручаных камбінату-прамыслу на працягу пяцігодкі, не было Памятнага сцяга ЦК КПБ, Прэзідыйума Вярхоўнага Савета, Савета Міністраў БССР, Савета прафсаюзаў. Не было мно-гіх грамат, медаляў, дыпломаў ВДНГ, дыпломаў з міжнародных выставак

адзення. Не было, здаецца, яшчэ ніводнай тканіны, якой дзяржаўная камісія прысвоіла б «Знак якасці». (Сёння іх трыв — «Лада», «Кветка», «Чайка»). Не было ордэна Леніна, якім узнагароджан зусім нядайна камбінат...

Словам...

— Марыя Сцяпанаўна, дазвольце павіншаваць Вас і ўвесь калектыв камбінату з добрымі поспехамі. Чытачы «Работніцы і сялянкі» — жанчыны. Мы носім сукенкі з тканіны, якая саткана на Мінскім камвольным... Апранаем сваіх дзяцей у школьнія гарнітуры, пашытыя з тканіны, якая зроблена на камвольным... Купляем і шыем касцюмы для мужчын з вашай тканіны... Мы — вельмі зацікаўленая ў ваших поспехах большая палаўна насељніцтва.

Што самае галоўнае Вы б хацелі скажаць сёня чытачам «Работніцы і сялянкі»! Як дырэктар камбінату і як дэлегат XXIV з'езда нашай партыі!

— Самае галоўнае... Гэта прагучыць,



Марыя Конанава — дырэктар камвольнага.

Два чалавекі, на якіх у апошні час раўнінецца ўвесь калектыв, — Настасся Верамянкова і памочнік мастера Уладзімір Камлюк.

магчыма, вельмі проста, будзённа. Але ад усёй душы, ад шчырага сэрца я хацела б сказаць так: усімі нашымі поспехамі мы абавязаны працы людзей. І за гэта ім вялікі, сардэчны дзякую. І ніzkі паклон.

Вось перад нашай сустрэчай вы прыйшлі па цэхах камбінату, крыху пазнаёміліся з яго вытворчым цыклам і з некоторымі прадстаўнікамі камвольшчыкаў. Вытворчы цыкл у нас складаны. «Кам» — гэта значыць грабянец, «воль» — воўна. Атрымліваем мы цюкі неапрацаванай воўны, а выпускаць павінны тканіну высокай якасці. Тут і грэбенечасальная, і прадзільная, і ткацкая, і фарбавальная вытворчасці — кожны цэх мог бы лічыцца, бадай, самастойным заводам. Ад кожнага чалавека на яго ўчастку залежыць якасць кожнага метра. І каб даць 87,8% тканіны першым гатункам, каб замест шасці артыкулаў выпрацоўваць 34 артыкулы касцюмнай і сукеначнай тканіны... І ўлічыце — гэта асабліва важна — усё гэта было дасягнута за лік росту прадукцыйнасці працы! Можаце ўявіць сабе, як папрацаваў увесь калектыв, як з душой, з любоўю да свайго прадпрыемства прайшлі праз гэту пяцігодку нашы людзі. Увесь калектыв!

— Але, пэўна, ёсьць і «асобныя» людзі, якіх Вы маглі б адзначыць як лепшых?

— Я хацела б адзначыць... Але не я — дзяржава адзначыла 767 «асобных» чалавек, узнагародзіўши медалем «Задоблесную працу». 40 чалавек узнагароджаны медалямі і ордэнамі СССР, і сярод іх нашы работніцы Зоя Іванова і



Еўдакія Каласоўская атрымалі орден Леніна. 24 чалавекі маюць значкі «Выдатнік сацыялістычнага спаборніцтва». Людзі ў нашым калектыве не абмінуты ўвагай партыі і ўрада: па працы — пашана.

Каго мне хочацца назваць сёння аса-біст? Вось вы самі былі ў другім ткац-кім цэху, вас там пазнаёмілі з Настассяй Верамянковай — сур'ёзная такая, спакойная жанчына. У яе харкторы нібы скан-цэнтраваліся лепшыя рысы нашых кам-вольшчыц. Працуе добра, зарабляе нядрэнна, калі не сказаць больш, карыс-таецца павагай людзей. А яшчэ стала Настасся Верамянкова чалавекам, які павёў за сабой астатніх. Вырашыла яна за пяцігодку даць шэсць гадавых норм. І ведаеце, колькі зрабіла — шэсць з пала-вінай! Пры выдатнай якасці тканіны. А колькі добра можна было б ска-заць пра такіх наших работніц, як Леа-кадзія Трусава, Антаніна Гурына, Ніна Чарныш, Ганна Лашук, Леаніла Заполь-ская. Ткачыхі, прадзільшчыцы, грэбене-часальшчыцы...

— Вы сказаў, Марыя Сцяпанаўна: лю-дзі любяць свой камбінат, свой калек-тыў. Мне здаецца, самі па сабе такія па-чуці не прыходзяць. Пэўна, камбінат даў і дае ім многае, чым даражыць ча-лавек!

... Так, і ў сацыяльным плане жыцця чалавека мы ўзялі ад першых дзён пэўны кірунак і моцна трymаемся яго. Па-чалосі з дзіцячым устаноў. Я сама маці траіх дзяцей, ведаю па сабе: калі тваё сэрца спакойна за дзіця, то на работе ў цябе ўсё будзе ісці як мae быць. А ў нас жа велізарны жаночы калектыў, калі шасці тысяч жанчын працуе, і боль-шасць з іх — маці. Дык вось, з году ў год, не шкадуючы ні грошай, ні іншых выдаткаў, уводзілі мы ў строй адну за адной дзіцячыя дашкольныя ўстановы. Цяпер камбінат мае 8 дзіцячых садоў і ясляў на дзея тысячи месц. Хапае не толькі нам самім, але і суседзяў іншы раз забяспечваем. Гэта наша вялікая ра-дасць, што вось ужо некалькі гадоў мы не ведаєм праблемы ўладкавання дзя-цей у сады і яслі. Можа і ад гэтага за-лежаць нашы поспехі, няхай часткова?..

Ну, а якія нашы дзіцячыя сады і яс-лі — вы бачылі самі... Скажыце, можа жанчына працеваць спакойна, ведаючы, што дзіця яе знаходзіцца пад такім до-глядам?

Ткачыха Лідзія Савіцкая — адна з тых, кагу «ўсімі поспехамі абавязаны».

— Мы ў захапленні ад ваших дзіця-чых садоў і ясляў. Дзеци камвольшчы-каў жывуць, як маленькія прынцы!..

— Дык вось, першую праблему са-цыяльнага плана мы вырашылі. Не за-бывалі і пра іншыя — пра адпачынак, на-прыклад. Вы бачылі наш Палац культу-ры — мы ім вельмі, прызнацца, гана-рымся, бо многае ў ім зроблена ўлас-нымі сіламі. Ведаеце вы, пэўна, і пра наш летні дом адпачынку «Онацтва», што на беразе возера Нарач...

— А ў планах?

— Прафілакторый. Літаральна гэтымі днямі выбіраем месца для будаўніцтва. Хочацца, каб і бліжэй да камбіната, і каб прырода была там найлепшая... А яшчэ... На парадку дня даволі пакуль што востра стаіць пытанне з жыллём. За пяцігодку камбінат забяспечыў жыллём 400 сем'яў, амаль столькі пабудавана кватэр кааператыўным спосабам. А жыц-цё ідзе. Ведаеце, як гэта бывае, — новыя і новыя сем'і растуць, дзякую богу, як грыбы, і чарга на кватэры пакуль што застаецца. Але і гэтую праблему дума-ем у бліжэйшы час вырашыць...

— Верыцца, што так яно і будзе.

— Я хацела б таксама звярнуць вашу ўвагу на адну вельмі важную акаличнасць. Вырашаючы чыста вытворчыя пытні, мы адначасова вырашаем і праблемы сацы-яльныя. Палепшылі якасць тканін, павя-лічылі колькасць метраў — значыць, далі і дзяржаве і камбінату прыбытак. Ад-сюль прэміяльная ў кожным квартале, адсюль «трынаццатая» зарплата. Лю-дзі на нашым камбінаце не паскар-дзяцца на недастатковое матэрыяльнае заахвочванне іх працы. Дык вось, калі гаварыць наконт планаў... Разбег восьмай пяцігодкі па стараемся прадоўжыць у дзевятай. Хочам правесці далейшае тэх-нічнае пераўзбраенне камбіната, рэкан-струяваць грэбенечасальны і прадзільны цэхі, палепшыць умовы працы людзей. Перш за ўсё — зніці шум станкоў і машын. Многае намечана па аўтаматы-зацы і сістэмы кіравання, думаем у 1972 годзе ўстанавіць электронна-вылічаль-ную машыну.

Ну, а ў выніку — на 5 мільёнаў метраў павялічым выпуск тканіны. Будзем і далей паляпшаць яе якасць — каб цал-кам задаволіць высокія патрабаванні «большай палавіны насельніцтва», як вы сказаў, — нашых жанчын.

Больш тканін, лепшай іх якасць — зна-

чыць большыя прыбыткі атрымае камбі-нат. А гэта значыць — новыя і новыя са-цыяльныя і культурныя даброты чака-юць нашых камвольшчыкаў.

— І яшчэ адно пытанне да Вас. Яно, бадай, найбольш хвалюе ўсіх нас сёння. Вы былі дэлегатам XXVII з'езда Кампартыі Беларусі, Вам выпала шчасце быць пасланцом камуністай рэспублікі на XXIV з'езд КПСС. Ваши думкі і пачуцці ў сувязі з работай, рашэннямі і дырэк-тывамі партыйных форуму!

— Я магла б сказаць шмат, вельмі шмат наконт гэтых падзеяў, якія так хва-лююць і мяне і ўвесы наш народ. Па-стараюся коратка: з'езды партыі — гэта і ацэнка ўсёй нашай работы, усяго на-шага жыцця, і яскрава акрэсленая перспектыва наших будучых спраў і здзяснення. Можна толькі радавацца, маючы такую перспектыву, якая раскры-ваецца перад усёй нашай прамысловас-цю. А лёгкай прамысловасці, да якой адносіцца наш камбінат, дадзены яшчэ шырэйшыя, яшчэ мацнейшыя крылы, бо яна — гэта асабліва падкрэслі з'езды — служыць дабрабыту народа, дабрабыту кожнага асобнага савецкага чалавека.

Есьць такія слова ў дакладзе Старышыні Савета Міністраў БССР тав. Кісялёва: «Дасягненні наши, бяспрэчна, вялікія. Яны радуюць і натхняюць кожнага пра-цаўніка рэспублікі. Але пра гэта мы га-ворым не дзеля самападману і выхва-лення, а з мэтай лепшага выкарыстання набытага вопыту для больш хуткага руху наперад». Вось гэтыя слова можна цал-кам прыняць у наш адрас, у адрас калектыву камвольнага. За ацэнку нашай работы, за сцягі, ордэны, пашану — дзя-куй. Але — не спыняцца ні на крок! На-перадзе многа спраў і новых задач, якія павінен вырашыць наш камвольны, каб апранаць наших жанчын, наших дзяцей і наших мужчын у самыя прыго-жыя, самыя якасныя тканіны.

* *

...Пяць гадоў у жыцці камбіната, пяць гадоў у жыцці чалавека... Яна па-раней-шаму вялявы, энергічны кіраўнік вялі-кага прадпрыемства, Марыя Сцяпанаўна Конанава. З упэўненасцю, з добрым настроем глядзіць яна ў здзіцішні дзень.

Поспехаў вам, дырэктор! Поспехаў та-бе, Мінскі камвольны!

— Я — сын камвольшчы-цы, гаспадар дзіцячага сада...



Абпальшчыца Соня Паладнік вучыцца завочна ў інстытуце, яе сяброўка Марыя Ігнатчык рыхтуеца паступіць у інсти-тут.

ПАРТРЕТ

УЛАДЗІМІР Ільч кудысьці спяшаецца. У левай руцэ ў яго нейкі дакумент. Ён, відаць, не думаў затрымлівацца. Але яго акружылі жанчыны і, перабіаючы адна адну, нешта рассказываюць. Твары зсяюць ад радасці. Адна з іх дорыць любімаму правадыру кветкі. Уладзімір Ільч усміхаецца...

Гэта шырока вядомая карціна мастака П. Ва-
сільева «Ул. І. Ленін сярод дэлегатак Першага
Усесаюзнага з'езда работніц у Маскве. 19 лі-
стапада 1918 года». Яна створана на падставе
сапраўднага гістарычнага факта.

Савецкая ўлада толькі што нарадзілася і пе-
ражывала неймаверна цяжкія дні. Капіталісты
за мяжой не маглі прымірыцца з думкай, што
працоўныя Расіі ўзялі ўладу ў свае руکі. Яны
распачалі грамадзянскую вайну, арганізавалі
інтэрвенцыю. Узняла галаву ўнутраная конт-
ррэвалюцыя. Галодны, абдзёрты, непісменны
народ пад кірауніцтвам бальшавікоў узяўся за
зброю, каб, нарэшце, вызваліцца ад спрадвеч-
най галечы і бяспраўя. Камуністычная партыя,
якая згуртоўвала вакол сябе ўсё лепшае і пра-
грэсіўнае, вяла тытанічную барацьбу, мабілі-
зуочы масы на адпор ворагу. З гэтай мэтай
і быў праведзены ў лістападзе 1918 года Пер-
шы Усерасійскі з'езд работніц.

Беларусь паслала на з'езд семнаццаць дэле-
гатак, пяць з іх былі віцябліянкі. Пасля некаль-
кіх цяжкіх дзён дарогі яны, нарэшце, дабраліся
да Масквы.

Стольны горад жыў напружаным, неспакой-
ным жыццём. У пакоях, дзе размісціліся дэле-
гаткі з Беларусі, стаяў пранізлівы холад. Але
на гэта не зважалі. Галоўнае — жанкі, прад-
стаўніцы нацыі, якая не прызнавалася царыз-
мам, запрошаны на з'езд! Такога яшчэ не
было!

У Маскву сабраліся сотні працаўніц з усіх
кантоў краіны. Калонная зала Дома Саюзаў,
дзе адбываўся з'езд, стракацела калейдаско-
пам фарбаў: ярка-ружовыя хусткі, блакітныя
маркізетавыя кофты. Адбеленая да бліску
льняная кужэльная тканіна выглядала не горш
за фабрычны паркаль. Нягледзячы на нястачы,
дэлегаткі выглядалі хораша, святочна.

Маладыя работніцы і пасівелыя актыўісткі з
прадпрыемстваў, жонкі чырвонаармейцаў і
прадстаўніцы савецка-парцыйных установ —
вось далёка не поўны пералік складу з'езда.
Многія з дэлегатак, трапіўшы ў такую незвы-
чайную абстаноўку, вельмі саромеліся і тры-
маліся шчыльнымі группамі. Услых чыталіся
брашуры з «Дэкларацыяй правоў працоўнага
і прыгнечанага народа» і Дэкрэтамі аб міры,
аб зямлі, лозунгі і заклікі аб раўнапраўнасці
жанчын, аб іх вялікай ролі ў будаўніцтве са-
цыялізма.

Цэнтральны падзеяй з'езда было выступленне Ул. І. Леніна. Усе з нецярплівасцю чакалі
гэтай урачыстай хвіліны. Уладзімір Ільч узы-
шоў на сцэну сваёй хуткай хадой. Зала сустрэла
яго вельмі цёпла. Аплодысменты і авацыі
працягваліся многа хвілін. Уладзімір Ільч
падняў руку, і ў зале запанавала цішыня. Ён
падышоў да трыбуны, выняў з кішэні некалькі
спісаных аркушыкаў і пачаў гаварыць. Голос
яго, бледнасць твару выдавалі вялікую стом-
ленасць. Мінула ўсяго трох месяцаў пасля зла-
дзейскага замаху...

— Таварышы, у некаторых адносінах з'езд
жаночай часткі пралетарскай арміі мае аса-
бліва важнае значэнне, таму што жанчыны ва-
усіх краінах цяжкі за ўсё прыходзілі ў рух.

Не можа быць сацыялістичнага перавароту,
калі велізарная частка працоўных жанчын не
прыме ў ім значнага ўдзелу,— Уладзімір Ільч
зрабіў невялікую паўзу, зірнуў на першыя ра-
ды дэлегатак і працягваў:

— Ва ўсіх цывілізаваных краінах, нават са-
мых перадавых, становішча жанчын такое, што
нездарма іх называюць хатнімі нявольніцамі.
Ні ў адной капіталістичнай дзяржаве, нават
самай свабоднай рэспубліцы, няма поўнай
раўнапраўнасці жанчын.

Задача Савецкай рэспублікі — у першую
чаргу знішчыць усе абмежаванні правоў жан-
чын...

Далей Ул. І. Ленін гаварыў пра знішчэнне
праletарскай уладай старых правіл, якія пры-
ніжаюць годнасць жанчын, аб разняволенні ся-
лянак, аб барацьбе з рэлігійнымі забабонамі.

— Да гэтага часу ніякая рэспубліка не магла
вызваліць жанчыну. Савецкая ўлада памагае
ёй. Наша справа непераможная, таму што ва
усіх краінах узімаеца непераможны рабочы
клас. Гэты рух азначае рост непераможнай
сацыялістичнай рэвалюцыі,— закончыў Уладзі-
мір Ільч сваю славутую прамову пад доўгія
апладысменты і спяванне «Інтэрнацыянала».

Зала бурліла. «Ура Уладзіміру Ільчу Лені-
ну!», «Няхай жыве сацыялізм!», «Няхай жыве
правадыр рэвалюцыі!» — чуваць было з усіх
бакоў. Віцябліянкі на нейкі момант забыліся
пра наказ землякоў — перадаць Уладзіміру
Ільчу прывітанне ад віцебскіх работніц і букет
кветак. Яны ўспомнілі пра гэта толькі тады, калі
Ул. І. Ленін, закончыўшы сваё выступленне,
пайшоў да выхаду. Яго чакалі тэрміновыя спра-
вы ў Саўнаркому: там сёня павінны быць раз-
гледжаны пытанні аб муніцыпалізацыі і нацыя-
налізацыі прыватнага гандлю, праекты дэкрэ-
та Наркамата сацыяльнага забеспечэння, па-
становы аб закрыцці газет з прычыны эканомії
паперы і іншыя пытанні.

Віцябліянкі паспяшаліся следам за ім. Але
выбрацца з залы было не так проста. Радас-
ныя дэлегаткі ўсталі са сваіх месцаў і за-
гарадзілі ўсе праходы. Уладзімір Ільч пады-
ходзіў ужо да дзвярэй, калі да яго наблізіліся
нашы зямлячкі. Убачыўшы іх, Ул. І. Ленін спы-
ніўся. Ад хвалявання дзяўчын не ведалі, што і рабіць. Потым, асмеліўшыся, адна з іх па-
дала Ул. І. Леніну букет белых астраў.

— Гэта вам, Уладзімір Ільч, ад работніц гора-
да Віцебска,— сказала яна.

«Уладзімір Ільч добра разумеў нашу збян-
тэжанасць,— успамінае адна з віцебскіх дэле-
гатак Е. І. Коган-Пісманік.— Вельмі проста, з
мілай сваёй усмешкай і вясёлымі іскаркамі ў
вачах ён паглядзеў на нас, маладых дзяўчат,
папрасіў перадаць прывітанне віцебскім работ-
ніцам і пажадаў ім поспеху і здароўя. Развіт-
ваючыся, Ленін моцна паціснуў нам руکі. Ні-
колі мне не забыць ленінскага поціску руکі».

Зразумела, у якім добрым настроі вя-
нуліся дэлегаткі дадому. Вестка пра іх сустрэчу
з Ул. І. Леніным хутка разнеслася па горадзе
і губерні. З прадпрыемстваў і ўстаноў, паветаў
і воласцяў паступалі просьбы расказаць пра
гэту сустрэчу. І яны расказвалі. Даводзілася
выступаць па некалькі разоў у дзень. Людзі
уважліва, баючыся прапусціць хоць адно
слова, слухалі пра з'езд, пра будучыню краі-
ны, пра сваю ролю ў спраўах Савецкай дзяр-
жавы.

ул. ЯКУТАУ,
кандыдат гістарычных навук

Пра Леніна ўпершыню
пачула Юстына ў семнацца-
тых годзе, сенакоснай парой.
Гарачэйшы за жнівеньскі
дзень нечакана ўскіпэў у
Юравічах-мітынг.

— Зямлю! Зямлю дзяялі!
Да-ва-а-ай!

Высока за крутыя пагоркі
перакочвалася гучнае рэха,
і Прыпяць гнеўна паўтарала:
— ...ай-ай-ай!

— Зямлю! Мір! Мужы-
коў вяртай з фронту-у!

Зямля... Мір... Свабода...
З Піцера свабода пайшла, у
Піцеры і «часовыя» аб'яўлі-
ся. Часовыя яшчэ з вясны
землю нібы абяцаюць. А па-
куль, як і раней, ходзіць
Юстына разам з іншымі жан-
чынамі ў панску эканомію.
Тры маёнткі ў пана Аскіркі.
Па 40 капеек плаціць пан за
гарачы дзень жніва—сёлета,
як ніколі, шчодры памешчык
Аскіркі! А на чорным пан-
скім сурдуце палымнее чыр-
воны бант—пан Аскіркі так-
сама за свабоду. Толькі пра
землю ні ён, ні аканом раз-
мовы не вядуць.

— Мужыкоў вяртай з
фронту! Колькі адным беда-
ваць? Хопіцы! Хо-о-о-піцы!

Юстынін мужык даўно на
фронце, забралі яго ў
першыя дні вайны. Год толь-
кі і пажылі разам.

На самаробнай tryбуне—
матрос. Гнеўна ўздымае ку-
лак, рве на сабе чорны буш-
лат, з-пад якога відаць пала-
сатая кашуля, сіне-белая, як
прывяцкая хвала.

— Дадуць часовыя зям-
лю, чакайце!

— Трасцу ў бок дадуць,
ды не зямлю!

Трасе матроса ад злосці.
Цяжкія, як перуновыя ўда-
ры, кідае ўнатоў словы.
І раптам крычыць на ўсю
сваю маладую сілу:

— Ленін, бальшавікі! Зям-
лю дадуць, мір! Няхай жыве
таварыш Ленін!

Так упершыню даведалася

БУКЕТ БЕЛЫХ АСТРАЎ

ІЛЫЧА

Ул. І. Ленін, Н. К. Крупская і М. І. Ульянава на Краснай плошчы ў час свята войск Усевакуа.

(Фотахроніка ТАСС).



Юстына пра Леніна — галоўнага бальшавіка.

Мяце халодны каstryчніцкі вецер. Змёў пана Аскірку. Змёў часовых. У Піцеры — рэвалюцыя. У Піцеры — Ленін.

У вёсцы Слабодка, што за чатыры вярсты ад Юравіч, жыве Юстынін бацька. Дзяцей у яго — поўная хата: чатыры хлопцы, шэсць дзяўчат, яна, Юстына, сёная. І ўсе зараз маюць зямлю. Адно працуй! Новае жыццё прыйшло ў Юравічы.

Юстына бачыла Леніна на партрэтах. У плячах шырокі, позірк цёплы, прыязны. Быццам свеціцца ўвесь, свой і блізкі. Вось ён які, Ільч!

У Юравічах навіна за наўной. Новае жыццё — і людзі новыя. У будынку быў езуіцкай місіі — дзіцячы дом. Здаецца, раней за галасістых пеўняў будзяць раніцу над мястечкам хлопцы. Яны — дзецы рэспублікі, унукі Леніна. Адзін з іх, выхаванец дзетдома, у дваццаць дзесятым годзе, у пятую гадавіну смерці правадыра, намаляваў партрэт Ільча. Хораша намаляваў. Стаяць Ільч, рукой на стол абапёрся. А позіркам сваім, ленінскім, непаўторным, глядзіць далёка-далёка...

Партрэт падарылі дзетдомаўцы Юравіцкаму райкому камсамола. А калі арганізаўся ў трывцаць другім годзе ў Юравічах калгас «Ударнік», партрэт правадыра змясцілі ў калгасным клубе.

Ідуць-мінаюць гады, бы патанаючы ў блакітным мрое, у сіней Прывіці. У пяцідзесятага Юстыніна лета чорнай хмарай у жыццё ўзвалася вайна. Грукаюць за Прывіццю гарматы. Адыхаюць, пакідаюць родныя мясціны чырвонаармейцы...

— Немцы ў Калінкавічах! І клубіцца пыл па дарогах — адступаюць насы.

Яшчэ не паспелі адысці — пуста зрабілася ў вёсцы, пуста і горка...

Апошні раз прыйшла ў калгасны клуб вартаўніца Юстына Пліпаўна Паташка. Чатыры гады з дня ў дзень прыходзіла сюды гаспадынай. А зараз... Няма чаго варставаць ды і няма для чаго. Пуста ў калгасным клубе. Пуста? Твар такі знаёмы і родны глядзіць з партрэта, глядзіць як жывы!

— Ленін...

Хто гэта прашаптаў — яна ці Рыгор? Мужава дыханне чуе побач Юстына і, здаецца, чуе думкі яго.

— Ленін, а? Наш...

Хто гэта сказаў — яна сама ці яе Рыгор Іванавіч? Ці абодва падумалі і сказалі адначасова?

Ленін, партрэт Леніна... Пакінуць — на здзек?

Партрэт вялікі — два метры ў вышыню, метр у поперечнік. Пасправуй, вывезі ці схавай. А знайдуць дома — смерцы!..

Ноччу Рыгор і Юстына перанеслі партрэт у хату. Неслі моўчкі, асцярожна. Яны ратавалі веру сваю. Надзею. Уздычнасць. Зямлю ім хто даў? Волю?

Ленін...

Партрэт загарнулі ў чыстую палатніну, на гарышчы разгрэблі пясок, паклалі туды дарагі скрутак. Зверху прысыпалі пяском, наверх паставілі скрынню. А на вясковай вуліцы ўжо трашчэлі матацыклы. Вораг...

Восенню асеў фронт, асел ў Юравічах і немцы. Салдат у зялённых мундзірах змянілі эсэсаўцы ў чорным адзенні. Групамі хадзілі па хатах, прыглядаліся. Чацаёра зайдлі да Паташкай. Адзін, не звяртаючы ўвагі на гаспадароў, агледзеў хату. Нешта сказаў сваім. Потым пачаў выкідаць з хаты розныя рэчы...

У хаце размисцілася ажно дваццаць сем фашистаў. Рыгор і Юстына з дзесяткі туліліся ў хлеўчуку.

Пацягнуліся трывожныя дні. Партрэт у хаце... А калі знайдуць?.. Няпрошаныя кватранты, лянуючыся, а можа і баючыся з'ездзіць у лес па дровы, палілі навокал усё, што толькі могло гарэць. Спалілі ўсе назапашаныя дровы, пасеклі плот, лазілі і на гарышча. Аднаго разу на вачах у Юстыны палез нейкі з «чорных», гучна чхнуў, выляяўся. Замёрла сэрца ў Юстыны — скрыня! Але вось з'явіўся запэцканы эсэсавец, цягнуў за сабою стары ткацкі станок, на якім калісьці ткала Юстына красны. Спалілі і станок... Нацярпеліся Рыгор і Юстына, пакуль не выбілі ворагаў.

Два з палаўнай гады стаяла нач над Юравічамі. Але верылася: вернецца, абавязковая вернецца дзень. Схаваны, як самы каштоўны скарб, ляжаў на гарышчы партрэт Ільча. Думалася пра яго ў самыя горкія дні, думалася — і рабілася цяплей на сэрцы.

У лютым 1944 года вярнуліся ў Юравічы насы. Зноў білі навокал гарматы, рвалі неба вогненныя маланкі, але не было для юравічан музыкі весялейшай! Забег напіцца вады ў хату да Паташкай маладзенькі чырвонаармеец. І ахнуў: Ленін з вялікага партрэта глядзіць на яго як жывы!


Ленін вярнуўся! Ішлі аднавіскоўцы ў хату да Паташкай, як у клуб. Ішлі да партрэта Леніна, як да прысягі...

Тры месяцы пробыў партрэт Ільча ў Паташкай. Потым зноў аддалі яго Рыгор і Юстына ў калгасны клуб.

Ідуць, мінаюць гады. Даўно выраслі дзецы, памёр у пяцідзесятым годзе Рыгор Іванавіч, і самой Юстыне ўжо семдзесят дзесяць. Але памяць не гасне. І яркім промнем у ёй — Ленін. Партрэт беражліва захоўваюць стваральнікі і гаспадары Юравіцкага народнага музея — вучні і настаўнікі мясцовай школы. У музеі шмат можна даведацца аб родным краі, аб славе старажытных Юравіч. І прыходзіць сюды час ад часу, прыходзіць, бы на сустрэчу з блізкім, старая сялянка. Прыйдзе — і доўга ўзіраеца ў добра знаёмае ablічча. А на партрэце Ільч па-ранейшаму глядзіць удалячынъ...

Б. РАМАНАУ

Вёска Юравічы,
Калінкавіцкі раён



ТАК,

ЯК

ГЭЛЯ

Алена Вінель.

УДЗЕНЬ была вясна. Ярка і весела свяціла сонца. У каляіне пад празрыстай скарынкай лёду замітусіліся, паплылі вадзяныя бурбалкі. Калі пад сонцам лёд таяў, бурбалкі знаходзілі сабе выйсце, і было чуваць, як яны лопаюцца.

Гэля ішла з фермы і ўсміхалася. Можа сонцу. Можа першым вадзяным бурбалкам.

А ноччу зноў ціскануў мароз. На досвітку пайшоў снег і падзьмуў такі халодны, моцны вецер, якога не было, здаецца, за ўсю зіму. То ён біў у твар, і тады Гэля прыкрывала твар рукою і заплющвала очы: ўсё роўна цёмна, навокал нічога не відаць. То раптам дъмуў ззаду, падганяў.

Люты лютаваў.

Гэля ўжо управілася на ферме, калі прыехала заатэхнік Тамара Лук'янаўна Салата адымаша парасяят, пераводзіць іх у рамонтную группу. Яны разам заходзілі ў клеткі, мецілі свіначак ад хароших, пладавітых матак. Падрастуць свіначкі — і таксама стануть свінаматкамі. Праўда, не ўсе. Каторая мала прынясе парасяят у свой першы апарос або маламалочная — праз два месяцы, адразу, як адымуць ад яе парасяят, пойдзе ў группу адкорму.

Лёс некоторых разовых свінаматак Гэля ўжо ведае ў першы дзень апаросу, а астатніх — праз месяц, калі першы раз узважвае парасяят.

На гэты раз у яе групе шмат разовых свінаматак. Таму і цяжка было падкормліваць малых, якім не хапала малака. Сачыла, каб не хварэлі, і чысціла, чысціла, чысціла клеткі па некалькі разоў на дзень, падсцілала малым сухой саломы, а старэйшым пілавіння. Чысціла кармушкі, каб там не засталося якога корму, бо закісне ён, тады і свежага парасяяткі есці не

будуць. У пэўны час карміла іх. Клала вугаль, крэйду ў маленькія каратцы.

У выгульны двор, куды два разы на дзень выпускаюць свінаматак, не забывала кінуць хваёвых лапак. Свінні грызлі іх з асалодай.

Сёння Гэля здае парасяят, якіх даглядала два месяцы.

— Як добрая свінаматка, дык у яе амаль усе парасючкі нараджаюцца, — гаварыла між тым заатэхнік, праколваючы шыпциамі чарговы нумар на вушах свінчакі і запісваючы яго ў свой сшытак.

Потым яна пайшла правяраць, ці правільна ўстаноўлены вагі, а Гэля разам з другой свінаркай, Нінай Валасар, пачала выганяць парасяят з клетак.

Ніна ўсё бурчала:

— Хай яна прападзе, такая работа. Дальбог, кіну. Пайду на паляводства. Хоць адасплюся.

Гэля моўчкі адчыняла клеткі, моўчкі зачыняла. Што тут казаць? Навошта ўгаворваць чалавека? Сілай не прымусіш. Тут жа маленькіх парасяятак даглядаем, якія толькі-толькі нарадзіліся. Іх шкадаваць трэба. Тады і праца на лад пойдзе, і цяжка не будзе. Год Ніна пабыла на ферме — і больш не хоча. А Гэля працуе ўжо адзінаццаты год. Як прыйшла па камсамольскай пущёўцы калгаса, так і працуе.

Вось раней было цяжка, калі транспарцёр не выкідаваў гной са свінарніка, калі свінаматкі не хадзілі есці ў «сталовую». Цяпер галоўны кухар Міхаіл Канстанцінавіч Кардаш варыць на кармакухні бульбу, запарвае канцэнтраты і ўсё гэта перамешвае, разлівае машынай у вялікія доўгія бляшаныя карыты. Праўда, раней Гэля свінаматак даглядала менш — 18—20, а цяпер у яе — 46. Тады і парасяятак ад кожнай не больш як 12 нараджалася. Цяпер — 18. І даглядае яна іх адразу дзвесце.

Узважвалі парасяятак троє: Гэля, заатэхнік і Міхаіл Філіповіч — свінар,

які цяпер будзе даглядаць іх.

Свінарка і свінар лічылі парасята, а заатехнік ставіла гіры на вагі.

— 956 кілаграмаў, — назвала яна лічбу.

— От каб яшчэ трошкі, то была б тона, — засмуцілася Гэля.

— I так добрая вага, амаль па 14 кілаграмаў кожнае. Колькі парасята ты налічыла?

— 70.

Свінар ужо загнаў малых у прасторныя загардкі, калі Гэля пайшла паглядзець, як яны адчуваюць сябе на новым месцы. Філіповіч венікам пырскаў на іх крэалінам, каб не грызліся, пачуўшы чужога.

— Адэкалончыкам іх, маіх харошых, — прыгаворвала Гэля, спыняючыся ля клеткі.

І ўжо здавалася ёй, што парасяты, якія засталіся ў яе, — горшыя, не такія бойкія і ядуць не так хораша, не з такім апетытам, як елі гэтая.

Кожны месяц да яе міжволі прыходзяць вось такія думкі. Яна адганяе смутак. Хіба ж можна сумаваць па парасятах!

**

Дома маці скардзілася бацьку:

— Зноў не прыйшла на абед! Зноў галодная будзе!

— Не будзе. Там стаўоўка блізка ёсць — торфабрыкетнага завода. Сходзіць.

— Не, не сходзіць. Я ж яе ведаю. Усё ёй будзе здавацца, што недараўбала нечага. А на сябе забудзецца.

Маці падышла да акна, адсунула фіранку. За акном на ветры гойдаліся голыя галінкі дрэў, яшчэ бялеў снег на полі, толькі дзе-нідзе, на больш высокіх, высветленых ужо веснавым сонцем месцах, відаць былі чорныя лапікі зямлі.

— Хай бы хутчэй снег

сышоў ды падсохла, каб на лісапедзе ездіць можна было. А то далёка ж хадзіць. Пеша далё-ё-ка.

— Яшчэ маладая, спрытная. Мне ў яе гады трох кіламетры было адмераць, што плюнуць. Я колісі у Клецак па два разы на дзень мог сходзіць, калі патрэба была, — не тое што ў суседнюю вёску.

Маці змаўкае, каб не гаварыць лішняга, не хоча пярэчыць. А думаць думает. I пра жыццё, якое было «колісі», i пра работу, якую ніколі не пераробіш.

...Яе маці, Гэліна бабуля, нідзе, акрамя сваёй вёскі, не была. Можа калі ў Клецак на кірмаш сходзіла. А Настасся Людвікаўна не толькі ў Клецак на аўтобусе за 20 хвілін дехаць можа, але і ў Баранавічы да сына, да Фёдара, які партызаніў у вайну, не раз езділа, нават пад Рыгу да дачкі Марыі на цягніку мчалася. Яна ўсміхаецца сама сабе: каб час толькі быў (бо гроши ёсць), яна б з'езділа і да Канстанціна ў Арэнбургскую вобласць, і да Васі пад Москву, і да Вані ў Краснайскі край, да Валодзі ў Нарыльск, да Алёшы ў горад Фурманаў. Гэта ж уесь бы свет пабачыла. Прыйкалола б да кофтачкі свой медаль «Мацярынская слава» і пакаціла б і ўсім бы па дарозе расказвала, што да дзяцей у гості едзе.

Сама сабе думае так Настасся Людвікаўна, а мужу нічога не гаворыць, бо злуеца ён, што разляцеліся яго птушаняты з роднага гнязда.

Яна-то думае, што ўсюды працавітыя руکі патрэбны. А ён злоеца. I яго можна зразумець. Як першым старшыней калгаса быў, тады не так хораша жылі людзі. А працавалі, уздымалі гаспадарку. I як дэпутатам быў і старшыней выканкома сельсавета — таксама ўсё пра калгас дбаў. Цяпер вось у «Кнізе народнай славы» калгаса запісаны. Паважаны чалавек.

Цяпер і Гэля ўжо некалькі скліканняў дэпутат сельсавета, і членам райкома партыі нядаўна абра-

лі яе, і членам аблкома таксама.

За сваю працу яна вялікую пашану мае. Гэта ж неяк на экспурсію паслалі, дык у Москве была, у самым Крамлі, па Ленінградзе хадзіла, Рыгу бачыла, Талін, Вільнюс. Дзесяць дзён езділа, як пані якая. У калгасе гроши далі на дарогу і пущёўку на экспурсію. Прэмію такую ёй вызначылі за працу. Колькі нарасказвала, як вярнулася!

А то ў Мінску была на з'ездзе калгаснікаў. У Палацы спорту сабралася столькі народу, столькі людзей, разумных, працавітых, заслужаных. I Гэля сярод іх. Слухала, пра што там гаварылі, розуму набіралася.

А цяпер — дэлегат яна партыйнага з'езда ў Мінску. I не толькі ў Мінску. З усяго Клецкага раёна яе адну на ХХIV з'езд КПСС у Москву паслалі, яе, простую свінарку.

I ўсё за працу павага такая вялікая. Ніколі нідзе не чула маці раней, калі яшчэ пры панская Польшчы жылі, каб за працу так высока ставілі чалавека...

Бацька надзеў акуляры з нітачкай замест адной дужкі, якія віселі на электрычнай разетцы, і пачаў чытаць вузкія доўгія паперкі, што прынеслі ў дом раніцай.

— На сход партыйны запрашаюць мяне і Гэлю. Персанальна, — сказаў ён з гордасцю.

Маці праз плячу глянула на паперкі. Там было напісаны:

«Члену КПСС тав. Вінелью Міхайлу Восілавічу...»

«Члену КПСС тав. Вінель Алене Міхайлаўне...»

Ён паглядзеў на маці і, ведаючы, пра што думала яна перад гэтым, прамовіў павольна, падкрэсліваючы кожнае слова, нібы выступаў на сходзе:

— На зямлі працаваць трэба, хлеб вырошчаць трэба, жывёлу даглядаць — і так, як Гэля!..

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

Калгас «Запаветы Ільіча»,
Клецкі раён

СЯБРОЎКІ

На Гомельскім заводзе выміральных прыбораў іх відаюць многія. Ведаюць, што Надзяя Пятрова і Маргарыта Пінская — сяброўкі і што ў іх абедзвюх залатыя рукі.

...Паўднаматычнае лінія цынкавання. Цэлы шэраг падрыхтоўчых і рабочых ваннаў, у якіх раствораны хімікаты. Над ваннамі — аўтааператор. Націсне Надзяя на пераключальнік — і паплыў аператор над ваннамі, нясе падвеску з дэталямі на загрузку. А дзяўчына, пакуль адываеца электрахімічны ці хімічны працэсы, то навешвае новыя дэталі на падвеску, то пераносіць іх аўтааператорам з ванны ў ванну, то здымает з падвескі і кладзе на стол. Выцягне дэталі з адной ванны — вясёлкай зіхацца, з другой — ззяюць, як сонейка.

Упэўнена, прыгожа працуе Надзяя Пятрова.

— Гэтак жа, — гаворыць старшы майстар Васіль Ігнатавіч Свірын, — працуе і яе сяброўка Маргарыта Пінская. I не толькі на працэсе цынкавання. А і на серабрэнні, і нікеляванні, і храміраванні, і на ўсіх астатніх працэсах гальванічнага лакроща дэталяў. Гэта вельмі добра, калі чалавек валодае сумежнымі прафесіямі.

На гальванічны ўчастак механічнага цэха Надзяя Пятрова прыйшла чатыры гады назад, пасля заканчэння школы рабочай моладзі, Маргарыта — на год пазней. Майстру адразу кінулася ў вочы іх цікаўнасць да работы, сур'ёзнасць, працавітасць.

Першы працэс, на які паставілі Надзею, было серабрэнне дробных дэталей. Асвойла даволі хутка. А потым, калі на ўчастку арганізавалі тэхнічную вучобу, пачала авалодваць сумежнымі прафесіямі. Дапамаглі старэйшыя сяброўкі — Ніна Кашкар, Вера Глушакова, Марыя Больчыкава. Цяпер Надзяя — перадавік вытворчасці, ударніца камуністычнай працы, перадае свой вопыт іншым работнікам.

Прыйшла на ўчастак Маргарыта Пінская — вучылася ў Надзеі. Так і пасябравалі дзяўчата. I неяк неўпрыкмет пачалося паміж імі слабор-

ХТО ВЫХОДЗІЦЬ РАНА

ніцтва за асваенне сумежны-
мі прафесіямі. Вынік такі:
услед за Надзяй атрымала
званне ўдарніцы камуністыч-
най працы і Маргарыта. Як і
Надзяя, паступіла ў школу ра-
бочай моладзі. Ужо ў дзеся-
тым класе яна. Часта ў
школу наведваеца і Надзяя.
Толькі ўжо не як вучаніца, а
як член бюро камітэта кам-
самола завода. Яна адказная
за агульнаадукацыйны сектар і цікавіца, як вучаніца
камсамольцы і моладзь за-
вода.

Паважаюць Надзю і Мар-
гарыту на заводзе за старан-
не, за неспакойны харктар,
за патрабавальнасць да сябе.

...Кожны раз, калі Надзяя
і Маргарыта ідуць на работу,
яны на хвілінку прыпыняюць
ца ў калідоры, калі пераход-
нага Чырвонага сцяга. Ён
уручан цеху Цэнтральным
райкомам партыі і райвыкан-
комам горада Гомеля за вы-
сокія паказчыкі ў сацыяліс-
тычным спаборніцтве. Побач—
цэхавая Дошка гонару.
Тут ёсьць і партрэт Надзії
Пятровай.

— Што, выбіраеце мес-
цейка для фатаграфіі Мар-
гарыты?— добразычліва жар-
туюць рабочыя.

Дзяўчаты ўсміхаюцца і
ідуць на ўчастак. І калі яны
становяцца на рабочае месца,
калі рукі прывычна пачы-
наюць сваю* справу,— міжво-
лі адчуваюць гордасць і за-
калецтву участка, што даў ім
пуштёку ў рабочае жыццё, і
за сваю рупнасць і старан-
насць, што прынеслі ім доб-
рую славу.

Ул. ПЕРНІКАЎ

Марк СМАГАРОВІЧ

Эпоха

І ратныя сечы,
І тайны свяціла
На нашыя плечы
Эпоха ўзваліла.

Ад кожнай крывінкі
І кожнае жылкі,
Упэўнена
Можна сказаць:
Мы — асілкі!

Вясна тая пачалася на дзіва рана:
у канцы сакавіка раптам разгулялася
сонца, да пачарнелага Дняпра навы-
перадні пабеглі вірлівія ручай. Так
было з тыдзень. А потым неба ўкры-
лася хмарамі, пасыпалася імжа-нудо-
та, пахаладнела. У сярэдзіне красаві-
ка выпаў снег.

— Бяды навалілася,— гаварылі
калгаснікі.— З сябей марудзіць ня-
можна, а паспрабуй упраўся, калі вяс-
на не вясна. І лён, і ячмень, і буль-
бу — усё адразу...

Падкормлівалі жанчыны на пагор-
ку жыта, трymаючы перад сабой на
пачонках вёдры. Пад'ехаў Цітовіч,
старшыня, кана паставіў на лузе пры
дарозе, наўпрост падаўся да жанчын.
Яны ўгледзелі, як пад'яджаў, пайшлі
насустрач, смеючыся і махаючы ру-
камі:

— Пачакайце, Іван Ільіч, па калені
паваліцеся!..

Ён прыпыніў іх, адазваў адну, Ган-
ну Селіхановіч. Павёў яе да вазка, за-
гаварыў па дарозе:

— З Шынкевічам даўно трэба бы-
ло развітацца. Час упусцілі, да вясны
няважна падрыхтаваліся. Але што пра-
гэта... Пойдзеш брыгадзірам?

Не чакала яна гэтага. Цітовіч — раз-
умны чалавек, гаспадарыць умее. З
самай вайны ў Лаўрынаўцы старшы-
ней быў. Калгас у перадавіках хадзіў.
А пры ўзбуйненні гаспадараць далучы-
лі да калгаса іншыя вёскі, у тым ліку
і Стакоўку. Рукі да іх шчэ не дайшлі.
А яна крытыкаўала ўчора сваё начальства на сходзе...

— Ну, дык як, Ганна Данілаўна?

Памаўчала, нешта прыкідаючы,
ускінула вочы:

— Можна, Іван Ільіч, падумаю да
заўтраўга?

На тым і разышліся.

А к вечару пачула ўся вёска, з чым
Цітовіч у Стакоўку наядзікаў. Гуртам
да Ганны жанкі ўваліліся. Кацярына
Валчкова, Ева Бялянка, Хадоська Гры-
бава — усіх не пералічыш. Тыя, з кім
бывала, па паўектара на поплаве вы-
кошвала, купалася ў Дняпры, дакын-
кі спявала. Сяброўкі-падружанкі ў
працы і нягодах. Яны і падахоўцілі.

Было гэта не многа і не мала, а
гадкоў пятнаццаць таму. Зацягвалася
перадвеснавая халадэча, і хоць Ціто-
віч абяцаў падкінуць трактарок, але
заўважыў між іншым, што больш на
коней трэба разлічваць. Коней у бры-
гадзе было, але аслабелі яны за зіму,
знядужаліся. Даглядалі іх па чарзе і
няважна. Мужчыны не хацелі, на ады-
ходзе ў Орши больш працаваці, а ба-
ба на канюшні — ці ж яна справіцца?
Вярнулася Ганна Данілаўна са сходу,
на якім вызвалілі ад брыгадзістра
Гаўрушу Шынкевіча, ды і кажа свай-
му чалавеку:

— Трэба будзе табе, Пятро Міка-
лаевіч, ля коней пахадзіць, пакуль ча-
лавека нашукаю. Ты якраз у водпу-
ску, дапаможаш.

Маўчыць Пятро Селіхановіч. А Ган-
на Данілаўна пра сваё:

— Вазок сена з гарышча скінь ды

адвязі на канюшню. Не саграшыш. Ні-
ву ж на некім урабляць трэба...

Раненка прачнulaся, на дасвеці.
Пасапвае яшчэ гаспадар, нікуды, ві-
даць, не спяшаеца. Накінула кожу-
шок, на канюшню пашыбавала. Здага-
дайся, пэўна, следам пабег. Адабраў
вілы, каб дамоў ішла.

Пятнаццаць парак у поле выехала,
лапікі выбіралі, каб дзе вышэй, пад-
сохлыя. У першыя дні на плуг сотак
па трыццаць выходзіла. І то радасць
на душы: хоць памалу, але робіцца
справа...

У раёне больш за сорак калгасаў, а
поляводчых і комплексных брыгад не
адна сотня. І ўсё ж брыгада з «Камін-
тэрна», якую ўзначальвае камуніст
Ганна Данілаўна Селіхановіч, мае, як
кажуць, свой твар, не губляеца сярод
іншых, займае на Аршаншчыне асоб-
нае месца. Некалькі ўжо год стахоў-
цы атрымліваюць самыя высокія ўра-
джалі зборы, лёну, бульбы не толькі
у сваім калгасе, але і ва ўсім раёне.
З імі, пэўна, могуць толькі паспабор-
нічаць паляводы з эксперыментальнай
базы «Вусце». Гектар, заняты збор-
жавымі, даў у 1970 годзе па 35 цэнт-
нераў. Ячмень родзіць тут на ўсе 40
цэнтнераў, авёс і азімая пшаніца —
яшчэ вышэй. Амаль па дзесяць цэнт-
нераў семя і валакна прыносяць кож-
ны гектар лёну.

Лічбы, лічбы... Яны раскажуць, як
год ад году на брыгаднай ферме і на
палетках дзешаве адзінка прадукцыі.
Ганна Данілаўна ўважліва абыходзіц-
ца з лічбамі, ацінівае кожную, уваж-
вае і так і гэтак, любуеца імі, а, бы-
вае, і хмурнее, калі катарая не пада-
баеца. Бо ў лічбах адлюстроўваеца
плён працы людской, поспех і неда-
робкі калектыву.

...Досвітак. Стакоўку яшчэ толькі
прачынаеца, а Ганна Селіхановіч,
зачыняючы за сабой весніцы, выхо-
дзіць на вуліцу. І з дня ў дзень вось
так амаль пятнаццаць гадоў. У вала-
сы там-сям уплялася сівізна. Але па-
ранейшаму не пакідаюць жанчыну
рупнасць, непаседлівасць. Здавалася б,
і аўтарытэт такі, што не пахіснецца,
бо набыты доўгімі гадамі працы і трыв-
ог, і ўзрост паважны, можна б валь-
ней, спакайней, спадзеючыся на лю-
дзей, якіх не падводзіла ніколі і якія
паважаюць цябе як брыгадзіра і ча-
лавека. Ды не такі харктар у Ганны
Селіхановіч. У поле яна выйдзе раней
за аратага. Паглядзіць яшчэ някрану-
ты лемяхамі загон, а потым прычакае
першай баразны. Нельга сказаць, каб
брыйадзір не давярала трактарыстам.
Але праўверыць не лішне і не сорам-
на. Не пра ўласнае багацце рупішся,
пра агульнае. Было ж аднойчы: прый-
шла ў поле, як Васіль Мацулеў ужо
гектараў пяць пад ячмень узняў. І ме-
раць лішне было, адразу ўбачыла: за-
мільчыў, толькі ўскалупаў ніву. Спы-

У ПОЛЕ

Нарыс

ніла трактар, сказала спакойна, каб лемахі замяніў ды перарабіў бракаванае за свой кошт. Не ўпарціўся, не адмаўляўся. Дзён колькі потым бянтэжыўся перад брыгадзірам, не мог ёй у вочы глянуць.

Не саромеецца, не лічыць для сябе занізкім Ганна Селіхановіч і сёня, як некалі ў маладыя гады, падставіць сваё брыгадзірскае плячи пад цяжкую ношу, асабістым прыкладам павесці наперад людзей. А гэта бывае патрэбна, ды яшчэ як! Летась восенню бульбу капалі. А тут якраз лён адляжаўся, сартаваць трэба. Дык ноччу жанкі рупіліся, каб час не ўпусціць. І не скардзіліся, бо Ганна Данілаўна разам з усімі. А спала тады мо менш, чым хто. А колькі кароў пападаіла, калі з даярак захварэ каторая. Пакуль знайдзеца чалавек—брыйгадзір сама ўпраўляецца. Гэта цяпер лепш, калі «ёлачку» абсталявалі. Сама Ганна Данілаўна паклапацілася.

Асабісты прыклад... Паняцце гэта ў Ганны Данілаўны Селіхановіч не выміраеца прыгожым словам. Не дасць яна палёгкі ні самой сабе, ні сваім блізкім. Дачка яе школу закончыла—не шукала лёгкіх дарог, даярак на ферму пайшла. Ці ж гэта не прыклад для іншых вяскоўцаў, якія ўсё сваё жыццё прысвячаюць зямлі, на якой нарадзіліся, а лічыць між тым, што для дзяяць іхніх гэта чамусыці не падыходзіць!

Змянілася Стакоўка за пятнаццаць год, ой, як змянілася. Не ўбачыш тут сёня ніводнай саламянай страхі, не прыветных пустых двароў, трухлявых платоў, якімі, бывала, сияне адгорджаўся адзін ад аднаго. Расквітненіць у май яблыні, вішні і слівы—і акуратныя хаты над шыферам, загляненія асабнякі са шклянымі верандамі і вялікімі светлымі вокнамі патонуць у густой квецені маладых садоў.

Не пазнаць сёня і палеткаў, што акружанаюць Стакоўку. Бо кожны з іх выхаджаны ўдоўж і ўпоперак, дбайна дагледжаны. Колькі папрацавалі, пакуль каменне ўсё не звеялі. Па лапіку адваёўвалі зямлю-карміцельку ў хмызоў і балот.

Узяць, напрыклад, былу аблогу Дубавец: з вайны як заляжалася—ні сена на ёй, ні пашы. Адно было: крумкалі жабы з вясны да восені ды шапталася пад ветрам асака. Сабрала Ганна Данілаўна савет брыгады і ўсчала гаворку аб асушэнні Дубаўца. Яе падтрималі Вольга Трэбікава, Кастусь Макарэвіч, а потым і ўсе астатні.

І адваёвалі-такі ў балота сем гектараў ладнай зямліцы. Адводы правялі да самага Дняпра, апляялі іх дубцамі, дзірваном абклалі. А вясной узаралі ды канюшыну пасяялі.

Сёня ў Дубаўцы ячмень па трыццаціццаць цэнтнераў дае. І ляник, як сцяна, бульба—толькі пасадзі...

Прачынаеца Стакоўка, у блакітную глыбіню неба ўзнімаюцца з каміноў дымы. Ідзе па вуліцы Ганна Данілаўна, і ёй нават у галаву не прыходзіць, каб пералічваць вось так, скажам, як робім мы зараз, што добрае адбылося за гэтыя гады ў яе вёсцы, ды з любаваннем думаць аб той ролі, якую адыграла яна ў кожнай справе як брыгадзір.

Ганна Селіхановіч—камуніст. Яна расла сама і адначасова, як магла, выхоўвала людзей, з якімі збиралася жыць і працаць. Клапацілася, каб яны маглі па-гаспадарску трymаць кожны ўчастак, а калі спатрэбіцца, стаць на яе месца, кіраваць брыгадай. І такія людзі сёня ёсць у Стакоўцы. Напрыклад, звенявая па лініи Вольга Трэбікава, палявод Мікалай Апанасенка, даярка Анастасія Скапцова. Поспехі ў брыгадзе—гэта іх бяссонныя ночы, клопаты і штодзённая праца.

Клопаты пра заўтрашні дзень... Менавіта імі і жыве Ганна Данілаўна, пра гэта і думае, ідуць па вёсцы. Думаете пра сябру: каб управіцца з ёю за тыдзень, пра асфальтаванне вуліцы, пра дзіцячыя яслі, якія абавязковы трэба будаваць у Стакоўцы...

І пра тое, што сёня хвальное кожнага: пра ХХIV з'езд роднай Камуністычнай партыі. Да Масквы скіраваны позіркі ўсіх сумленных людзей свету, бо форум савецкіх камуністаў—заўсёды знамянальная вяха ў гісторыі чалавецтва, якое імкнецца да міру, сацыялізма. Ганна Данілаўна даўно думала, чым бы сустрэць гэту вялікую падзею. І выказала свае меркаванні на брыгадным сходзе. Вырашылі стакоўцы прыняць павышаныя сацыялістычныя абавязацельствы, выклікаць на спаборніцтва іншыя перадавыя калектывы раёна. Яны далі слова атрымаць у год ХХIV

з'езда роднай партыі па 40 цэнтнераў збожжа з гектара, 250 цэнтнераў бульбы і па 9 цэнтнераў сечі і вакна, надаць ад кожнай каровы па 3500 кілаграмаў малака. Іх патрыятычны пачын ухвалены на пасяджэнні бюро райкома партыі, ініцыятыву стакоўцаў працаванана шырока падтрымала ў калгасах і саўгасах Аршаншчыны. Цяпер Ганна Данілаўна з членамі брыгады клапоціцца пра тое, каб стрымаша слова, дадзенае партыі, Радзіме.

Прыпынілася ля невялікага драўлянага доміка. Тут жыве пенсіянерка Дар'я Ісаакаўна Мацулеўа, адзінокая жанчына. Саграваюць яе аднавяскі: сваімі клопатамі, і ў першую чаргу брыгадзір. Нядыўна ёй прывезлі дроў, нарэзані, склалі пад паветкай. Ганна Данілаўна схадзіла ў школу, дамовілася з піянерамі, каб яны даглядалі старэнку. І вось цяпер устрывожылася, прыкметлішы, што з коміна ёе хаты не відзела дымок. Мусіць, занядужала жанчына, трэба зайсці, адведаць...

Ад Орши да Стакоўкі нейкіх шэсць ці сем кіламетраў. Калі захочаце ў ёй пабываць, садзіцесь на аўтобус, што ідзе на Дуброўну, бальшаком туды ўсяго некалькі мінuta.

Але куды больш прыемна пайсці туды наўпрасткі ўздоўж Дняпра па прасёлкавай дарозе і без староній дапамогі пазнаць стакоўскія палі, дзе многія гады завіхаецца Ганна Данілаўна Селіхановіч. Гэта будзе прыемнае знаёмства.

Л. СУЗІН

Таццяна Сакалоўская (злева) і Надзея Касцёнак яшчэ вучачка ў Мсціслаўскім сельскім прафесіянальна-тэхнічным вучылішчы. Але ўжо сёлета яны будуть самастойна працаўцаць у сваіх калгасах вадзіцелямі аўтамашын.

Фота М. Жалудовіча. (БЕЛТА).



Анатоль ГРАЧАНІКАЎ

Світальныя Дарви

Неба халоднае ў барвах світальных,
Пеўні заспаныя будзяць сяло.
Колькі было ў мяне стрэч
развітальных,
Колькі іх не было!
Колькі сяброў разгубіў лёгкадумна,
Колькі я іх не меў..
Там, дзе не трэба, быў надта
ўжо сумны,
Там, дзе не трэба,— хмялеў!
Згараюць пачуці, як быццам
бяроста.
З імі — жыццё гарыць.
Ды не сыходзіць памылак кароста:
Кожную ноч свярбіць.
Неба цяплее.
Яго залівае
Чисты блакіт.
Хто мяне кліча!
Хто тут трymae?
Хто ты такі!

Мякчэе ласка. Як у сне,
Твой дотык сцішаны і кволы.

Як журавінка ў свежы снег,—
З акна скаціўся зябкі золак.
Спыніўся час. Спыніўся рух.
І толькі смага,
толькі смага...
І шэпт, нібы з таполі пух,
З пышчатай, радасцю і страхам.
Апошні жураўліны крык,
І завязь зорная у зренках.
...Плыве кахання маладзік
Па веснавых палескіх рэках.

Ты не мая цяпер. О, не!
Ты — не мая. А я — не твой.
Недасягальнай і святой
Жывеш ты недзе без мяне.

Мне мроіцца вячэрні бераг.
На ім блішчыш, як промень,— ты.
О, колькі хваль імкнецца шэрых
Пацалаваць твае сляды!



Знясіленых і бруднаватых,
Іх потым мора прэч турне.
А ты чакаеш вал дзевяты,
А ты чакаеш не мяне.

І ні купіць цябе, ні ўкрасці,
І побач мне не быць з табой,
Калі ускрыкнеш ты ад шчасця,
Жаданы стрэціўши прыбой...

ШЧОДРАЕ СЭРЦА

Нахілішы русую галоўку, ён пазіраў спадылба, цікаўны і на-
сцярожаны: якая ты, новая мама? А яна, ледзь стрымліваючи
слёзы, узяла малога на рукі і моцна прыгарнула да сябе.
Апанаваў жаль. Геня яшчэ не мела сваіх дзяцей, але сама
хапіла сірочай долі. Яна ведала, што значыць мама для дзіця-
ці, якое толькі што навучылася гаварыць. Як тонкаму парастку
сонечнае цяпло, так патрэбна яму мацярынская ласка.

Геня тады было толькі семнаццаць.

Ішлі першыя пасляваенныя гады. Не заўсёды ставала хлеба,
цяжкавата было справіць абноўку. Але маленькі Коля меў усё
неабходнае. І клапаціўся пра гэта не так бацька, як яна, Геня.
Пасля працы бегла дадому, каб зрабіць сёе-тое па гаспадар-
цы, звязаць малому рукавічкі, паслушаць вясёлы сынаў шчэбет,
без якога, здавалася, ужо не магла б пражыць і дні.

А праз два гады ў Колі з'явіўся брацік Валодзя, яшчэ праз
два гады — сястрычка Галя.

«Калі ў мяне нарадзіліся дзеци, я, здаецца, яшчэ больш па-
любіла Коля»,— кажа Яўгенія Мікалаеўна.

Геня асталася сіратай, калі ёй было ўсяго два гады. Мала-

дая мачыха, якую бацька ў хуткім часе прывёў у хату, лічыла,
што падчаркі замінаюць яе шчасцю. Яна біла іх, прымушала
працаваць ад цямна да цямна, а карміла нішчымнай зацір-
кай. Тады, пры панская Польшчы, за бедных сірот не было
каму заступіцца, не было каму ўціхамірыць разлюстраваную
злосніцу.

«Не кожная родная маці так глядзіць сваіх дзяцей, як Геня
этага хлопца. Не дзіва, што і ён шануе яе як самую род-
ную»,— сказаілі мне ў Наваельненскім пасялковым Савеце пра
Яўгенію Мікалаеўну. Яшчэ Коля ў арміі служыў, а маці збіра-
ла гроши, каб, як вернецца, адразу справіць абноўку.

Яна носіць на руцэ невялікі круглы гадзіннік — падарунак
Колі.

— Як прыйшоў з арміі, уладкаваўся на працу — і з першай
зарплаты купіў мне... і яшчэ боцікі купіў...

Я пакідаю ўтульны, акуратны дом № 8, што па вуліцы
Першамайскай у Наваельні. Да брамкі выйшла праводзіць
Яўгенія Мікалаеўна Добыш. Яна нідаўна вярнулася з начнай
змены (ужо дваццаць гадоў працуе няняй у санаторыі «Нава-
ельня») і цяпер увесь дзень дома. Коля таксама дома. Ён пры-
ехаў з Карэліч, дзе працуе маляром. За некалькі дзён у або-
двух сабралася шмат навін. Імі абавязкова трэба падзяліцца.

Я рада за іх, за Колю, што ў яго добрая, пышчатная мама,
радуюся за Яўгенію Мікалаеўну, што здолела выхаваць такога
чулага, уздзячнага сына.

Л. ЮРГІЛЕВІЧ

МЕСЦА У ЖЫЦЦІ

Заселены жыхарамі шматкватэрны дом... Празвінеў званок у новай школе... Гасцінна расчыніў дзвёры Палац культуры... Будаўніцтва горада энергетыкаў Белаазёрска не спыняеца ні на адзін дзень: вырастаюць новыя кварталы жылых дамоў, некалькі гадоў назад узніліся карпусы прафтэхвучылішча электрыкаў, пабудаваны магазіны і гасцініца. Нядайна камісія прыняла другі корпус бальнічнага гарадка, хутка адкрыеца прафілакторый.

Адна з буйнейшых у рэспубліцы электрастанцыі і новы горад, панара- ма вялікай будоўлі і правады высаковольтных ліній, што бягуць па розных напрамках,—такі сённяшні ландшафт аднаго з куткоў Беларускага Палесся. Воляю, энергія і разумам людзей зямля набывае новае аблічча. Імя гэтых людзей—будаўнікі. Маё слова—пра аднаго з іх, пра Алену Міхайлаўну Каспяровіч.

...Ля шашы, або, як тут кажуць, бетонкі, што вядзе з Бярозы аж на ДРЭС, на ўскрайне Белаазёрска, стаць драўляная будыніна—растворны вузел. Адзін за адным пад язджаюць самазвалы. Вось адна аўтамашына атрымала сваю порцию раствору, адышла трохі ўбок. З кабіны выскачыў шафёр, паспешна падышоў да высокай хударлявой жанчыны:

— Міхайлаўна, хутчэй адзначай! Хлопцы там чакаюць...

Падбегла дзяўчына:

— Алену Міхайлаўна, зайдзіце да нас на хвілінку, парайца трэба...

І гэтак цалюткі дзень. Шмат клопатаў у Алены Міхайлаўны. Яна не толькі матарыст, але і брыгадзір растворнага вузла. Толькі ўпраўляйся!

Прышла сюды Алены Каспяровіч, калі толькі нараджаліся і электрастанцыя і горад. І ўесь час—на гэтым месцы.

На першы погляд, тут нічога складанага няма. Пясок, цемент, вапна... Яшчэ—вада. Усе гэтыя кампаненты трэба змяшаць і зрабіць раствор. Проста? Не зусім. Неабходна ведаць, на якое будаўніцтва які трэба раствор. Ведаць, колькі якога матэрыялу пакласці, каб атрымаць раствор той ці іншай маркі. Ды і надвор'е адагрывае не апошнюю ролю: для зімовага часу марка раствору патрабуеца адна, летам—другая. І памыліца тут нельга. Бо калі будаўнік сёння атрымае дрэнны матэрыял, то заўтра цагляная му-

роўка пачне разбурацца. Закладзены зімой з дрэнным растворам фундамент спярша выглядае ладным і моцным, а летам будзе пакрысе рассыпацца.

Так непрыкметны на першы погляд растворны вузел робіцца адным з асноўных звеняў будаўнічага працэсу. Алены Міхайлаўна гэта добра разумее. За дванаццаць з лішкам гадоў ні разу не выдала матэрыялу нізкай якасці. Ніколі, нават у самыя напружаныя месяцы, не было выпадку, каб па яе вінне будаўнічыя пляцоўкі заставаліся без раствора.

...З дзіцячых год жыццё не песьціла Алену. Німала выпрабаванняў выпала на яе долю. А яна знайшла ў сабе сілы ўсё змагчы, цвёрда стаць на ногі.

Есць на Міншчыне вёска Кальнікі. Тут, у сям'і малазямельнага селяніна, нарадзілася дзяўчынка Аленка. Калі ёй было восем гадоў, памёр бацька. Усе клопаты аб выхаванні дзяцей—а іх у сям'і было сямёра—леглі на плечы маці, Марыі Мацвеевны. Цяжкі, вельмі цяжкі быў час. Але пачалася калектывізацыя. Марыя Мацвеевна адна з першых у Кальніках падала заяву аб уступленні ў калгас. Хутка праўленне аддало сіротам хату раскулачанага багаця. Дзеець пачалі вучыцца ў школе. А маці, жанчыну актыўную і энергічную, аднавяскоўцы абра-

лі дэпутатам сельскага Савета. Стала Марыя Мацвеевна камуністам.

Жыццё пайшло на добры лад. Ужо і Алены закончыла сямігодку, ужо і яна пачала дапамагаць маці—пайшла працацаць у калгас.

Вайна ўсё перавярнула. Пайшлі на фронт браты Алены—Пятро і Анатоль, у партызаны—Іосіф і Ігнат. А сама Алены зрабілася партызанская сувязной.

Загінуў Анатоль. Перад самым вызваленнем гітлеравцы скапілі маці Алены і малодшую сястру Марыю і пасля зверскіх катаванняў расстралялі ў лесе...

...У будаўнічым камітэце ішла размова пра ветэранаў, лепшых людзей будоўлі. Алены Міхайлаўна добра ведала іх, для кожнага знаходзіла добрае слова. А кожны з ветэранаў ды і з маладзейшых будаўнікоў меў што добрае сказаць і пра Алену Міхайлаўну. Чацвёрты раз Алены Каспяровіч абрана дэпутатам Белаазёрскага гарадскога Савета, ёй, выдатніку энергетыкі, прысвоена ганаровае званне ўдарніка камуністычнай працы. Яе вялікі ўклад у будаўніцтва Бярозаўскай ДРЭС і горада энергетыкаў Белаазёрска адзначан высокай урадавай узнагародай—ордэнам Леніна.

Яўген СЯЛЕНЯ



Перадавая тынкоўшчыца БУ-28 будтрэста № 21 г. Барысава камсамолка Варя Чарныш.

Фота А. Царлюкевіча.
(БЕЛТА).

Ці здаралася калі вам бачыць марсія прылівы і адлівы? Прыгожае відовішча — магутнае і чароўнае. Менавіта яго прыгадваеш, калі бываеш у гадзіны «пік» каля Беларускага політэхнічнага інстытута.

Разам з ранішнім змрокам коціца гаманкі паток у рашэцістыйя вароты, расцякаецца па карпусах, па аўдыторыях. Міне некалькі гадзін — і хвала хлыне назад. А ўвечары накіроўваюцца сюды студэнты-вячэрнікі — проста з заводскіх цэхаў і ўстаноў. Так і «дыхае» мора-інстытут. Толькі кіруюць яго прылівамі-адлівамі не сілы прыроды, а людзі, якія складаюць дакладны расклад лекцый, лабараторных і семінарскіх занятак.

Помню, як на будаўніцтве Краснаярской ГЭС, з радасцю пазнаўшы зямлячку, галоўны інжынер будоўлі ўсклікнуў: «Дык мы ж з БПІ!» Мы — гэта былі адзінаццаць выпускнікоў гідрафака, якія паспяшаліся на Енісей, калі велізарная будоўля толькі пачыналася.

«Яны былі з БПІ», — сказаў мне таварыш з Кіргізіі, калі расказваў пра студэнцкі будаўнічы атрад, які пакінуў пасля сябе ў кіргізскім аіле два дамы для былых воінаў-кіргізаў, што змагаліся ў гады Айчыннай вайны на беларускай зямлі.

Ва Улан-Батары знаёмы журналіст шчыра пашкадаваў, што яго таварыш, малады інжынер, якраз на гэты дзень у камандзіроўцы. «Ведаеце, — гаварыў Намдагсурэн, — як засмуціцца мой сябар. Ён жа вучыўся ў вашым політэхнічным. Часта ўспамінае і інстытут і сяброў».

Больш як 20 тысяч юнацоў і дзяўчын выйшла з Беларускага політэхнічнага інстытута з дыпломамі



ПАДРУЖЫЎ НАС ПОЛІТЭХНІЧНЫ



У класе праграміраванага навучання. (Здымак уверсе).

У чытальнай зале інстытута.

Адпачынаць — гэта калі можна і пажартаўцаць і паслуҳаць вершы сябра...
(У студэнцкім прафілакторыі).



інжынераў і раз'ехалася па многіх гарадах нашай краіны. А за апошнія гады з'явіліся сярод яго выпускнікоў і грамадзяне іншых дзяржаў — В'етнама і Кубы, Балгарыі і Венгрыі, краін Блізкага Усходу і Афрыкі.

Для 20 тысяч выпускнікоў інстытут ужо ва ўспамінах, добрых успамінах пра родны дом, дзе іх уводзілі ў свет ведаў. А яшчэ для дваццаці тысяч юнацоў і дзяўчын Беларускі політэхнічны інстытут — гэта сённяшні дзень. Гэта лекцыі вядомых вучоных, карпатлівая праца ў лабараторыях з найноўшым абсталяваннем, першыя спробы вынаходніцтва ў студэнцкім навукова-тэхнічным таварыстве. Гэта пераможаны недавер да машыны — экзамената, штурм спартыўных вышынь, далёкія турысцкія паходы, іскрыстыя вечары-спаборніцтвы Клуба вясёлых і заходлівых. З усяго гэтага і яшчэ з вельмі многага складаецца жыццё сённяшняга студэнта БПІ. Як ні скардзіцца ён часам на перагружанасць вучэбных праграм — паспявае студэнт усюды. И не раз поўтым успомніць добрым словамі студэнцкі час.

Я спытала ў Караліны Акандзе Дуратолува, дзяўчыны з Нігерыі, што яна раскажа пра інстытут у сябе дома. Караліна сёлета канчае аўтатрактарны факультэт, праходзіць на Беларускім аўтамабільным заводзе ў Жодзіне практику і рыхтуе дыпломны праект. Праз некалькі месяцаў яна паедзе дадому з дыпломам інжынера. Бацька піша, што ў сям'і чакаюць яе вяртання. Былі вельмі рады, калі ў беларускай газеце ўбачылі яе партрэт. Караліна белазуба ўсміхненца:

— Цяпер мне здаецца, што я буду ўспамінаць бясконцыя экзамены, доўгі ланцуг экзаменаў. Пакуль

я тут, усё здаецца прывычным. А дома, напэўна, успомніш добрым словам і самых прыдзірлівых выкладчыкаў, і доўгія гадзіны ў чытальных залах, за чарцёжнай дошкай, у інстытуцкіх лабараторыях. Буду, канешне, сумаваць па маіх сябрах, з якімі здружылася за пяць гадоў. І асабліва па Ларысе Міласедавай.

Алена Марынава з Балгарыі падтрымала Карапіну:

— Калі паедзем дадому, будзе нам вельмі нестраваць нашага інстытута. Нават сёлета на зімовых канікулах я гэта адчула. Здавала датэрмінова экзамены, спяшалася дадому. А пабыла там які тыдзень — і захацелася ў Мінск, у наш шумны інтэрнат. Бацькі нават дзіву даваліся.

Алена вучыцца на III курсе машынабудаўнічага факультета. Жыве ў адным пакоі з беларускай Тамарай Галадок. Сябруюць дзяўчата — аднакурсніцы. Аднойчы Тамара вярнулася пасля выхаднога дня з Жодзіна і сказала, што вельмі хочуць яе бацькі пабачыць Алену. Як блізкая чалавека сустрэлі балгарскую дзяўчыну Аляксандра Іванаўна і Іван Яфімавіч. А малодшая сястра, дык тая ні на крок не адыхадзіла ад Алены. Дружба дзвюх дзяўчат зрабілася яшчэ мацнейшая. І ўжо бацькі Алены запрашаюць Тамару прыехаць да іх у Балгарыю на летнія канікулы.

— Мне яшчэ рана гаварыць, як я буду ўспамінаць пра наш інстытут. Яшчэ пажыву тут, — смеецца Алена Марынава. — Але даведацца пра яго хоцца больш. Нягледзячы на занятасць (а часу вольнага, ну, зусім няма), старайся і на вечарах бываць, і паглядзець выступленні калектыва мастацкай са-

мадзейнасці інстытута, і пазнаеміцца з яго гісторыяй.

Тамара Галадок прызналася, як часта яна раней у выхадны дзень прыязджала з Жодзіна ў Мінск і хадзіла вакол інстытута.

— Зайду ў вестыбюль галоўнага корпуса, начытаюся аб'яў, розных паведамленняў — адно віншуе нейкую студэнтку з выкананнем нарматыву майстра спорту, другое запрашае на заняткі ў народны хор, трэцяе напамінае аб камсамольскім сходзе — і так захочацца акунуцца ў сапраўднае студэнцкае жыццё! І вось мая мара збылася — я ў політэхнічным. Усё тут здорава, усё падабаецца. Шмат займаюцца — хочацца стаць добрым інжынерам. Бацька — ён у мяне машыністам турбіны на Смалявіцкай электрастанцыі працуе — усё паўтарае: не зганьби, дачка, сям'ю нашу, першая атрымліваеш вышэйшую адукацыю.

У камітэце камсамола хлопцы афармлялі аль-

бом-эстафету па вышэйших навучальных установах горада ў гонар XXIV з'езда партыі. Многае хадзелася расказаць — і пра апошнія работы студэнцкага навукова-тэхнічнага таварыства, і пра дыпламантаў ВДНГ, і пра турысцкім паходзе па Кольскім паўвостраве, і пра шэфства над сельскімі школамі, і пра пераможцаў конкурсу «Алё, мы шукаем таленты!»

Час ад часу ў камітэт заглядаў хто-небудзь з хлопцаў і пытаў: «Дзе запісваюць у будаўнічыя атрады?» Іх адсыпалі на факультеты да камандзіраў атрадаў.

— Вось каб вам з Жанай Навікоўскай пагаварыць, — раптам прапаноўвае Леанід Кірылюк, сакратар камітэта камсамола. — Яна ў нас член факультэцкага бюро, займаецца на чацвёртым курсе будфака. І яшчэ...

Жану знайсці ў той дзень не ўдалося, але Леанід супакоіў:

— Я ведаю, што пачала б рассказваць Жана,


вядома, пра будоўлю і атрад. Яна ж у нас камісар будаўнічага атрада «Рамантык». У мінулым годзе яны працавалі ў Казахстане. Дзесьці ў нас захаваліся старонкі з іх атраднага дзённіка.

Пачыталі, перабралі фотадымкі і захацелася прывесці запісы, зробленыя атрадам па гарачых слядах.

«Няма дзён, падобных адзін да аднаго, як блізняты. Няма двух атрадаў, якія жылі б зусім адолькава. У кожнага свой каларыт, свой характар. Але жыццё ў іх падначалена адной ідэі, адной мэце, адным законам. І кожны ведае, што:

Цаліна — жыццё без
банцікаў,
Навылёт прапахлае потам,
Іншаземнае слова
«рамантыка»
Тут папросту гучыць —
работка.

Гэтая работа падыходзіць к канцу, і мы падводзім вынікі. Атрадам «Рамантык» за рабочы перыяд пабудавана 14 жылых



Дзеци розных нарадаў... Карапіна Акандзе Дуратолува — з Нігерыйі, Тамара Галадок — з Жодзіна, Зыонг Тхань Льсонг — з В'етнама і Алена Марынава — з Балгарыі.

дамоў. Усяго асвоена 105 тысяч рублёў капітальных укладанняў. Пры атрадзе працаў піянерскі атрад «Спадарожнік», дзейнічаў кансультатыўны пункт».

І хоць сустрэчы з камісарам атрада Жанай Навікоўскай на гэты раз не адбылося, я адчула, што жылі ў «Рамантыку» цёпла і дружна, пакінулі пасля сябе добры след. І, успамінаючы іх, людзі будуць гаварыць: «Былі ў нас з Беларускага політэхнічнага добрыя хлопцы і дзяўчата».

Леташнія выпускнікі, зазірнуўшы ў інстытут, знайдуць перамены: уступіў у строй новы корпус з сямю спартыўнымі заламі. Пра гэта яны даўно марылі. Хутка справіць наваселле аўтатрактарны факультэт.

Новыя вучэбныя карпусы, новыя інтэрнаты, новыя спартыўныя залы, лабараторыі і сталовыя — літаральна на вачах разастаецца інстытуція гарадок. І яму суджана расці, таму што народнай гаспадарцы вельмі патрэбны спецыялісты з вышэйшай адукацыяй, і асабліва, як адзначаеца ў праекце Дырэктыў XXIV з'езда Камуністычнай партыі, «па новых напрамках навукі і тэхнікі, для галін вытворчасці і сферы абслугоўвання, якія хутка развіваюцца». Рэспубліка намячае

падрыхтаваць за дзесятую пяцігодку звыш 120 тысяч спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй — у паўтара раза больш, чым у мінулай пяцігодцы. І сярод гэтых 120 тысяч будзе 20 тысяч выпускнікоў політэхнічнага — больш як па 40 спецыяльнасцях. Апрача таго, інстытут рыхтуеца сказаць сваё важкае слова ў планах пяцігодкі як важны цэнтр навуковых даследаванняў і распрацовак, цесна звязаных з патрэбамі далейшага тэхнічнага прагрэсу ў рэспубліцы. Таму тут шмат гавораць пра стварэнне двух навукова-даследчых інстытутаў і трох проблемных лабаратарый. І яшчэ шмат іншых вялікіх і малых навін і перамен, якія могуць заўажыць толькі тыя, хто аднойчы ўвайшоў у гэты дом баязлівым абитурыентам і выйшаў інжынерам. За пяць гадоў іх падружыў інстытут і падараваў добры пароль дружбы — «Мы з БПІ».


Па законах інстытуція раскладу на цэнтральнай вуліцы беларускай сталіцы тро разы ў суткі назіраюцца прылівы і адлівы, чароўнае відовішча, калі выльеца на праспект імклівая плынь. У яе шуме чуваць рускую і беларускую гаворку, стракатая мова студэнтаў з 35 краін свету.

Э. ЛУКАНСКАЯ

БПІ аж на Кольскім паўвостраве.



14



ШТО ТЫ ? МАРМЫЧАШ

Янка БРЫЛЬ

Тата зрабіў цагляны гараж. І наш «масквіч» зімую ўжо не ў адрынцы на таку, як у туу зіму, а ў новым гаражы. Бо зімою мы на сваім «масквічы» нікуды не ездім. Тата ездіць на калгасным «газіку», возіць старшыню, мама ходзіць у кантору, бо яна аграном, а я хаджу ў другі клас.

У нядзелю мы з татам пабралі лапаты і началі раскопваць снег перад гаражом. А снегу, снегу намяло! Капалі мы, капалі, а потым адчынілі гараж, і тата кажа:

— Бачыў? Ні сняжынкі сюды не надзымула. Рабіць — дык рабіцы!

Каб тут была наша мама, дык яна засмяялася б і сказала:

— Хто ж цябе, беднага, пахваліць, як не ты сам.

А тата і не хваліцца,—ён і папраўдзе ўсё ўмее рабіць.

«Масквічок» наш накрыты брызентам. Тата прынёс цёплай вады, зняў брызент, заліў радыятар, мы залезлі ў машину, і тата сказаў:

— Давай, Гена, прагрэм. Акумулятар падзарадзіцца.

Матор пачыркаў трохі і завёўся. Гудзе сабе ціхенька, роўна. А я ўзяў ды «дворнікі» ўключыў. Па-пай-злі.. Махаюць сабе, хоць чысціць і няма чаго.

А потым гляджу я — спачатку па сцежцы, а тады па дарозе, што мы раскапалі, бяжыць наш Кіс. Хвост задзёр і толькі цып-цып-цып, як босы, асцярожненка. Можа і мяўкае, але матор гудзе, і я не чую.

Каты ў нас два, кот Кіс і кошка Зануда. Ён шэры ўвесь, здаравенны, вусаты. Зануда таксама вусатая, але белая, з жоўтым вухам і жоўтай лапінай на спіне.

Раз наша мама казала, наліваючы нам вячэраць:

— Можна падумаць: мышэй такая гіблота, што трэба два коты. Псік, каб ты нечага!.. Так і круціцца каля ног.

Мы з татам сядзелі ўжо за столом, дык ён і кажа:

— Не аб'ядуць. Гену весялей.

А мне хапіла б і аднаго Кіса. Но Зануда, і праўда, як мама кажа, нейкая прэсная. Мяўкае як не сваім ротам, як з прыплячам усё роўна. І кацянят у яе яшчэ не было. Усё на печы ляжыць. Не ў кухні, а ў хаце, на грубе. Спачатку скокне ў



кухні на лаву, з лавы на печ, тады ўжо адтуль на грубу-кахлянку, і ляжыць там пад самай столлю, мармыча — сама сабе пад нос.

А Кіс мармыча мне. Ён гэта любіць. І я люблю. Намерзнешся з хлопцамі на дварэ, возьмеш падушку на канапу, ляжаш пад фікусам, як пан, а Кіс ляжа табе на жывот. Цёплы, цёплы! Вялікі, вялікі! Лапкі пярэдня складзе пад сябе, вочы прыплюшчыць і ўсё мармыча, усё мне штосьці расказвае. За вус пацягнеш — і то не злое. Зноў мармыча. Ды за вусы я вельмі ўжо не тузую: я яго гладжу, гладжу...

— Што ты мне, коце, заўсёды мармычаш?..

Матор спыніўся. «Дворнікі» селі.

— Годзе ўжо, — кажа тата. — Няхай здароў стаіць. Пойдзем, Гена, хакей паглядзім. Хто там сёння каго.

Накрылі мы «масквіча», зачынілі гараж і пайшлі. Спачатку далі карове і свінням. Бо мамы дома няма, паехала аўтобусам у Мінск. Потым мы паабедалі ў кухні, а тады тата зірнуў на свой гадзіннік і кажа:

— Ідзі ўключы. Праз сем мінут пачнеца.

Я ўключыў тэлевізар, і мы глядзелі хакей. А потым яшчэ і кіно. Ажно не чулі, як мама ў хату ўвайшла.

Назаўтра я прыйшоў са школы, сам хату адамкнуў, сам сабе есці з печы дастаў, сяджу сабе, ем і гляджу, што гэта ў нас так ціха сёння — цішэй, здаецца, як заўсёды.

— Кы-ци! Кы-ци! Кы-ци!..

Паклікаў я раз, і яшчэ, і яшчэ раз. Пайшоў па кухні, па хаце. Няма. Зноў паклікаў. І тады ўжо, з-пад самай столі, тоненька:

— М'я-я-я...

Адна Зануда. Нават не ўстала, відаць, і вачэй не расплюшчыла.

Пралаў наш Кіс.

Мама ўвечары кажа:

— От, павалоксі некуды. Можа, ад жоначкі збег. Есці захона — вернеца.

Тата прыехаў з Наваградка позна, калі я ўжо спаў.

Кіс не вярнуўся. Пралаў.

— Ты ў мяне, Гена, мужчына ці не мужчына? — на трэці дзень спытаўся тата ўвечары.

— Мужчына, — кажу я.

— Ну, дык чаго ты голаву марочыш — і сабе і мне? Падумаш — кот! Два было, будзе адна. А то прагонім і гэтую. Што, і Зануду шкадуеш?

Я шкадаваў толькі Кіса.

У другую нядзелью, калі мы паснедалі, тата мне кажа:

— Можа, пойдзем машыну паглядзім?

Мама смяеца:

— Праўда ж, схадзіце. Можа, там плача без вас.

Мы пайшли.

Снегу накідала не вельмі шмат, і капаліся мы нядоўга. Выняў тата з кішэні ключ, бразнуў замком, паслуҳаў і пытаеца:

— Чуеш?

— Не-а, — кажу я.

— Ну як не чуеш? Во!

— Чую! Чую і я!

Гэта — мяўкае Кіс. Ціха мяўкае, ледзьве чуваць.

— Я так і думаў, — кажа тата, адмыкаючы. — Дзвёры шчыльныя, блізка ніхто не хадзіў.

Ён адамкнуў замок, выняў завалу, адчыніў палавіну дзвярэй, і... Паміж намі, тату пад ногі, шуснуў наш Кіс!

Ён — па сцежцы ў хату. Я — драпака за ім. Я яму дзвёры адчыніў — спачатку на веранду, а потым у кухню.

— Мама! Мама, ён быў у гаражы!

Мама з хаты ўвайшла і кажа:

— І перахлябіўся ж ты, гуляка! Нават не мяўкаеш.

— Ты яму есці дай! Ён цэлы тыдзень не еў.

А Кіс, і праўда, нават не мяўкае. Гоцнуў на лаву, з лавы на печ, з печы — яшчэ раз напяўся — на грубу. Зануда ўстала ды тоненъка: «М'я-я-я...» І Кіс, нарэшце, замяўкаў. Не раз, не два разы, а ўсё ён «мяў» ды «мур-мур», «мяў» ды «мур-мур»... І трэцца мордакай аб Зануду. А потым яны там леглі або, блізенъка побач, і ён ужо больш не мяўкаў, а толькі ўсё ёй мармытаў... А я глядзеў і слухаў, стоячы на крэсле.

— От дзе жалю сабраў, — кажа мама. — Сваё ўсё ж такі. Расказы, расказы.

— Ты не смейся, — кажу я, — ты яму есці налі.

Мама яго спачатку з кухні паклікала. Не ідзе. Як не чуе. Мармыча. Потым яна яго чарапок у хату ўнесла, паставіла калія парога. Кліча. І я яго клічу. А ён не ідзе.

Увайшоў наш тата.

— Я так і думаў, — кажа, — што ён недзе там, у гаражы, застаўся.

— Думаў, — смяеца мама. — Доўга ж ты думаў, аж цэлы тыдзень.

— Венік пагрыз, — кажа тата. — Дзвёры шчыльныя, акуратныя, блізка ніхто не хадзіў.

— Лезе! Лезе! Ідзе! — крикнуў я.

Кіс наш гоцнуў з грубы на печ, з печы — гэта ўжо ў кухні — на лаву, на падлогу і ўвайшоў у хату. Да чарапка з малаком. Ну ж ён тады і хлябтаў!

— Во табе, — кажа тата. — Цяпер жа хваробы каторыя гладам лечаць. Сто гадоў будзеш жыць.

Кіс ўсё выхлебтаў, зірнуў на маму і мяўкнуў.

— Яшчэ? — спыталася яна. — Я табе не шкадую, але можа на першы раз годзе? А то захварэш яшчэ. Лезь от на грубу ды грэйся.

А я не даў яму лезі на грубу. Я яго ўзяў ды лёг з ім на канапе.

Мы ляжым. Мама і тата з хаты пайшлі, — мы адны. Я і падушку ўзяў, і разуўся. А ён у мяне на жываце. Цёплы, цёплы! Вялікі, вялікі! Лапкі пярэдня склаў пад сябе, вочы прыплюшчыў і ўжо мармыча мне, мармыча, як раней.

— Што ты, коце, мармычаш?

Чаму ты не скажаш мне, не расскажаш нічога — як ты есці хацеў, як табе холадна, як табе страшна было? Было... Было... Я цябе гладжу, гла-джу, а ты мармычи, мар-мы-чи. Занудзе дык ты, нябось, расказаў. Ёй ты наскардзіўся, цэлую бочку.

А мне не хочаш... Спаць захацеў?.. Кіс, ну што ты мармычаш?

СПАТКАННЕ З МАРАЙ

Ужо добра змерклася, калі Таня вярнулася дадому. У печы зырка палала смалістое паленне. Маці прысунула бліжэй да агню чыгуночку з бульбай і ўважліва, з непрытоенай журбой, зірнула на дачку.

— Не за сваю работу ўзялася, дачушка,— уздыхнула Ксеня Іванаўна.— Вунь хлопцы — маладыя, дужыя — і тыя не надта кідаюца.

— Не адгаворвай, маці,— умішаўся бацька.

Ён падышоў да дачкі, паклаў на плячу цяжкую даланю і ціха сказаў:

— Спадабалася табе, Таня, механізтарская прафесія — не пакідай, вучыся хлеб вырошчаць.

— Вось адрамантую свой трактар,— павесялеўши, адказала дачка,— папрацуя на ім, а там, казаў старшыня, новы дадуць.

І недзе напрадвесні ёй даручылі новенькі T-24.

...Трактар з нагруженым прычэпам падскоквае на выбоінах. Таня моцна трymae руль. А вунь і тое шырокое поле, дзе яна летася насенне падносіла да бурачной сеялкі, засыпала ў скрыні. Гэтак дзень, другі, трэці... А калі трактарыст Віктар Зубкевіч спыняў агрэгат, каб заправіць гаручым, неадступна пытаўся: «А гэта што? Ці цяжка кіраваць? Навошта гэты прывад?»

— Ці не задумала ты, дзяўчо, трактарысткай быць? — пацікавіўся Зубкевіч.

— Не толькі задумала, але і рашыла цверда,— адказала Таня.— Дай вось праехаць.

Віктар паказаў, як заводзіць матор, пераключаць скорасці, сей побач сам. І колькі было радасці, калі трактар пакаціўся па раллі, падуладны яе волі!

— А і праўда, з цябе някепскі мечанізтар можа атрымацца,— пахваліў Зубкевіч...

Мара збылася. Таня Хоміч стала першай дзяўчынай-мечанізтарам не толькі ў сваім калгасе імя Кірава, але і на ўсёй Любансчыне. Хоць мінуў з той вясны толькі год...

Таню запрасілі ў Мінск, на злёт жанчын-мечанізтараў. Сярод іх яна была, бадай, самая маладзейшая і па гадах і па стажы. Да яе падыходзілі трактарысты, пыталіся, ці цяжка працаўцаць, ці не памылілася ў выбары прафесіі. А яна адказвала: «Не, дзяўчаткі, ніколечкі не памылілася».

Вядома, не заўсёды ўсё ідзе гладка, так, як хочаш. Пасля спякоты паліліся дажджы, намокла глеба. Трэба хутчэй баранаваць і акучваць бульбу. Адзін прапашны трактар сапсаваўся, і Таня мусіла працаўцаць за дваіх, а мо і за траіх. Уставала на досвітку, вярталася прыцемкам. Нават вопытныя трактарысты здзіўляліся, калі дзяўчына рыхліла за дзень па 25 гектараў бульбы.

А потым пачалася ўборка ўраджаю. Новыя клопаты. Без спачыну бегаў ад камбайнай да свірнай яе ўзвішны T-24 з поўнымі цялежкамі збожжа. А затым перавозка бульбы, буракоў, падвозка сена і саломы.

Падвялі ў калгасе вынікі спаборніцтва мечанізтараў. У ліку пераможцаў — Таня Хоміч. Дзве тоны гаручага сэканоміла ды семсот рублёў грошай. Праўленне і партыйная арганізацыя на Дошку гонару рашылі занесці, граматай узнагародзілі, падзяку аб'явілі, прэмію выдалі, а яна:

— Мала яшчэ зрабіла, буду старацца лепш!

...Аўтобус павярнуў улеву, выхапіў фарамі шэршу стужку дарогі, што вядзе з Юшкавіч да Забалаці — у калгасны клуб. Падзымуў свежы вецер, зашкумаў дзявочыя касынкі.

— Запявай, Таня!

— А што? Можна...

Люблю мой край, старонку гэтую, дзе я радзілася, расла...

Падхапілі дзяўчата песню, павезлі яе ў клуб.

В. БЫЧОК

Мама, пачытай!



КАЗКА

Мікола ЯНЧАНКА

— Ну і мяцеліца круціць, свету белага не відаць! — усклікнуў бацька, абтрашаючы снег з каўняра, з шапкі, з валёнак.

— Татка, а як мяцеліца круціць? — ускочыў з пасцелі Лёнька, — якая яна?

садружнасці з Грыгорыем Банланавым.

Гэта карціна пра пакаленне 20-х гадоў, пакаленне, якое змагалася ў гады грамадзянскай вайны, адстойваючы Саветы, ваявала ў рэспубліканскай Іспаніі, змагалася з фашизмам у гады Вялікай Айчынай вайны.

У ролі Марыі здымалася народная артыстка УССР Ада Рагаўцова.

Будзе дэманстрація новая лацышская мастацкая кінастужка «Прамені ў шиле». Аўтар сцэнарыя — Лія Брыданка, рэжысёр-пастаноўшчык — Імант Крэнберг.

На экране праходзіць год жыцця маладой жанчыны Асі, год, які змяніў яе лёс, а галоўнае — яе ўяўленні аб жыцці.

У галоўных ролях здымаліся Ліліта Озальня, Улдзіс Думпіс, Віл Артмане, Гунар Цылінскі.

Шмат вясёлых хвілін прынясе глядчарам новая лірычна-нінакамедыя «Сем нявест яфрэйтара



Кадр з кінафільма «Беларускі вакзал».

Выходзіць на экран новая цікавая кінастужка «Беларускі вакзал» вытворчасці кінастуды «Масфільм». Аўтар сцэнарыя — Вадзім Трунін. Сюжэт фільма вельмі прости: сустрэліся чацвёрта франтаўых сяброў, якія не бачыліся дваццаць пяць гадоў. Дзяя карціны ўкладаецца ў адны суткі. Але за гэты нароткі час кожны з герояў даведаеца столыкі, колькі ён, магчыма, не даведаўся б за ўсё жыццё, каб не было гэтай сустрэчы.

Галоўныя ролі выконваюць А. Глазырын, А. Папанаў, Е. Ляонаў, А. Сафонаў.

«Салют, Марыя!» — так называецца новая двухсерыйная шырокаскранныя мастацкая кінаапесцыя, паставленая народным артыстам СССР рэжысёрам Іосіфам Хейфіцам на кінастуды «Ленфільм». Сцэнарый напісаны ім у

Бацька распрануўся. Падышоў да ложка:

— Хочаш ведаць, як круціць мяцеліца? Якая яна?

— Хачу,— адказвае Лёнка.— Раскажы.

— Добра, раскажу,— абяцае бацька,— толькі хутчэй лезь назад, пад коўдру.

Далёка-далёка на поўначы жыве вецер. Вялікі працаўнік і весялун. Многа ў яго спраў. Трэба і хмары прыгнаць, і мора ўсхваляваць, і птушанят пакалыхаць на галінцы.

Стоміцца вецер за дзень. І хочацца яму адпачыць, пацешыцца. Тады ідзе ён на стайню. Выводзіць і запрагае ў лёгкія санкі трыста белых летуноў-коней! І гайдай! Па палях, па лугах, па вуліцах!

Людзі дзівяцца: «Вось мяцеліца разгулялася!»

І не бачаць, дзівакі, як ляцяць белыя коні, як сцелюцца доўгія белыя грэвы і хвасты, не чуюць, як звіняць падковы. Людзі шмат чаго не бачаць і не чуюць...

А вецер! Прыйгажун вецер! Левай рукою кіруе, а правай шапку прытрымлівае. Борзда мчацца коні. Але ветру яшчэ хутчэй хочацца. Як свісне ды як гікне вецер:

— Гэй, вы! Грывастыя!

І коні віхрам імчаць далей і далей.

Падлітаюць да дрымучага лесу. Не спыніліся, не збочылі з дарогі. Памчалі па заснежаных вяршынях елак і соснаў. Стогне ўстрывожаны бор. Векавы дуб прачнуўся, нездаволена бурчыць:

— Вось каб злавіць ды па карку!

Але паспрабуй злавіць вецер, злавіць мяцеліцу. Іх і след прастыў... Памчаліся далей, далей...

— Далей... Далей...— шэпча Лёнка і засынае. І ўсміхаецца скроў сон. Пальчикамі перабірае. Напэўна, вецер лейцы яму перадаў. І Лёнка сам кіруе мяцеліцай.

Якуб КОЛАС

Песня аб вясне

Уцякай, мароз-дзядуля!
Чуеш ты, стары, ці не?
На пагорках — булі-гулі! —
Песні чуюцца вясне.

Звоніць, скача, як дзіцятка,
Гэты жэўжык-ручаёк.
На яго, бы тая матка,
Сонца кідае свой зрок.



А ён, гучы і смяшлівы,
Так і ходзіць, аж дрыжыць,
І другі сябрук шчаслівы
Насустраеч яму бяжыць.



Кружыць удалы Лявон вясёлую Лявоніху. Цёплія блікі іграюць на лакіраванай паверхні драўлянай сумачкі—навінкі, якая адноўлікава адпавядае і густу і модзе. Новая мадэль родам з Бабруйска, створана на фабрыцы мастацкіх вырабаў. Арыгінальныя фігуркі з дрэва, драўляныя кулоны, карункі, вышытыя сукенкі, выкананыя бабруйскімі майстрамі, могуць служыць цудоўнымі падарункамі-сувенірамі. Нядаўна на фабрыцы асвоена пляценне валагодскіх карункаў на каклюшках.

Ты паслухай, дзед сярдзіты,
Што там чуеца ўгары!
Што за спеў за самавіты
У небе правяць песняры!

А зіма аж пачарнела —
Годзе ёй тут красны ткацы..
Гэй, маленства, жыви, смела
Выйдзем весну прывітацы!



Кадр з кінафільма «Праменні ў шкле».

Збруева», пастаўленая рэжысёрам Віталем Мельнікам на кінастудыі «Ленфільм» па сцэнары В. Валуцкага.

У прыгодах удалага яфрэйтара Збруева, які аб'ездзіў ледзь не


ўсю краіну ў пошуках нявесты, яго суправаджае вядомае трою яраслаўскіх хлопцаў.

Ролі ў фільме выконваюць Сямён Марозаў, Марыяна Вярцінская, Наталля Варлей, Леанід Кураўлёў, Васіль Мяркун'еў.

Выпускаецца на экраны рэспублікі новая туркменская мастацкая кінастужка «Смерці няма, хлопцы!» Эта хвалючы кінарасказ пра апошнія дні Вялікай Айчынай вайны, пра беззапаветны гераізм і мужнасць маленькой групы савецкіх байцоў, якія ў нароўным бай разгромілі вялікае вайсковае падраздзяленне немцаў.

Слаўнаму сыну ўзбекскага народа, Герою Савецкага Саюза Курдату Суюнаву прысвечана новая кінакарціна «Вяртайся з сонцем» вытворчасці кінастудыі «Узбекфільм».

Дзесяцам асабліва спадабаюцца новая беларусская мастацкая кінастужка «Пяцёрка адважных», шырокаскранныя кінааповесць «Зайт-



Кадр з кінафільма «Кот у ботах».

ра, трэцяга красавіка...», створаная кінематографістамі «Ленфільма», і каляровы поўнаметражны японскі мультыплікацыйны фільм «Кот у ботах».

Р. КРОПЛЯ



КАБ ХУТЧЫЙ ВЫРАС СЫН

Рыгор РЭЛЕС

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага

Быць тут і не зазірнуць да Клавы я не мог. У юнацкія гады мы з яе нябожчыкам мужам моцна сябравалі.

Добры ён быў чалавек. Таварыскі. Душэўны. І моцны, як дуб. У мястэчку гаварылі, што прырода надарыла Барыса дабрадушным харектарам, каб ураўнаважыць ягоную моц. Каб быў гэткі асілак наравісты ды злосны, не мінуць бы ліха Клаве.

І хто б мог падумаць, што гэты дуб рухне? І ад якой хваробы? Сонечны ўдар!..

Сыну яго, Кадзіку, тады яшчэ 1 дзесяці не было.

У мінулы мой прыезд я ўжо не спеў Барыса жывым. А Кадзік тады вучыўся ў пятым класе. Вучыўся няважна, бо вельмі захапляўся радыётэхнікай. У Клавы толькі і гаворкі тады было, што пра сына. Яна скардзілася: упарты, непаслухмяны, адабраў усё здароўе. Хай бы ён хутчэй вырас! Тады, запэўняла Клава, яна нават не глянне на яго. Тады яна не зазнае ніякіх клопатаў...

...І вось Кадзіку ўжо больш чым дваццаць. Цікава, як адчувае сябе Клава ў ролі маці дарослага сына, у ролі бесклапотнай маці?..

Завітаў я да яе пад вечар. Клава стаяла ля плota і з гумавага шланга палівала кветкі ў агародчыку. Чырвоная касынка, завязаная спераду вузлом, надавала ёй бойкасць і зухаватасць.

Убачыўши мяне, яна збянтэжылася і рэзкім рухам сарвала касынку з галавы, закруціла кран. Затым запрасіла ў дом.

— Не мог папярэдзіць! — дакарала яна.

У доме — халаднавата. Пах толькі што палітых флоксаў чуваць і тут, бо вони адчынены.

— Сядай, — паказала яна на шырокую зялёную тахту. — Я зараз.

У пакоі ўсё было як і раней: тахта, сервант, круглы стол пад плюшавым абрусам, некалькі крэслай і — транзісторы... Іх было некалькі. І я зразумеў, што Кадзік, як і раней, захапляецца радыётэхнікай.

Увайшла Клава ў новым шарсцяным трыватажным касцюме. Яна цяпер нагадвала сябе ранейшую, якую я бачыў у мінулы мой прыезд. Толькі чорныя валасы крыху радзейшыя ды вочы запалі глыбей.

Яна села насупраць мяне ў крэсла і крадком зірнула ў люстэрка, якое вісела на сцяне побач з тахтой. Відаць, падумала, што я пастарэў, і хацела ўбачыць, ці не змянілася і яна за гэтых гады.

— Ну, як цяпер жывецца, калі сын выгадавала? — было маё першае пытанне.

— Бач ты! — здзвілася яна. — Усё помніцы! Ведаеш, памылілася я тады: малыя дзеткі — малыя бедкі... Як я тады гаравала, што сын праз гэту праклятую радыётэхніку вучобу закінуў. А колькі я здароўя паклала, каб адараўцаць яго ад таго дурнога Жэнкі! Уявілі сябе вынаходцамі, цэлья вечары мудравалі над нейкімі схемамі і катушкамі. А ўрокі ўбок! И ўсё ж прымусіла Кадзіка ўзяцца за книгі. Шчасце яшчэ, што ў час спахапілася. Ну, ды, дзякаваць богу, атэстат сталасці ён атрымаў. А што далей? «Пайду служыць Радзіме», — так ён мне тады сказаў.

Што ж, няхай, думаю, паслужыць. Бо рос ён, можна сказаць, без бацькавага вока. Хай пабудзе пад апекай мужчын.

Як я сумавала па ім гэтых два гады! Добра яшчэ, што служыў ён недалёка адсюль. Думаю, гэта спецыяльна яго тут пакінулі, каб я магла часцей бачыцца з ім. Но тыя, хто выпраўляе на службу, таксама бацькі сваіх дзяцей. Бачылі: адзін ён у мяне...

І паверыш, за гады, што служыў ён у арміі, я пабывала ў яго, мусіць, разоў з дваццаць. Камандзіры яго нават раілі жартам прыпісацца мне ў іхнія часці... Аднак страчалі прыветна. Толькі сам Кадзік не надта быў рады: нібы няёмка было перад сябрамі.

Мне гэтых два гады здаліся вечансю, а для людзей, для чужых, умомант яны праляцелі. Калі Кадзік

вярнуўся са службы, суседзі ў адзін голас:

— Як хутка час ляціць! Здаецца, вось толькі ўчора мы яго праводзілі ў армію.

Усе казалі, што ён узмужнеў, хоць сама я асаблівых перамен у ім не заўважыла. Можа таму, што часта яго наведвала.

Клава ўстала, прайшлася па пакоі:

— Я табе яшчэ не надакучыла?

— Ды што ты! — кажу я. — Больш за ўсё мяне і цікавіла, як ты цяпер у ролі маці дарослага сына!

— Слухай далей... Ну, вярнуўся Кадзік з арміі: няхай, думаю, паступае ў пединстытут на факультэт фізікі, калі радыё яму так да спадобы. Па-другое, да інстытута, можна сказаць, рукой падаць. Усяго дзевяноста кіламетраў: аўтобусам дамчыш за дзве з палавінай гадзіны, а самалётам і за пятнаццаць хвілін даляціш... Але ты мяне азалаці — я ў самалёт не сяду. Жартачкі: ляцець бог ведае на якой вышыні! А ўсе цяпер павар'яцелі: толькі каб на самалётах! Ехаць поездам і аўтобусам ужо не хочуць. Марудна! Але мне досьць і аўтобуса... Я магла б часта бачыцца з Кадзікам, ды і сам ён ездзіў бы дадому на выхадныя... Ды дзе там!

— Пайду працаўцаць, — кажа ён, — а потым паступлю на завочнае ў радыётэхнічны.

І хоць ты яму кол на галаве чашы: працаўцаць — і ўсё тут! «Але дзе, дзе?» — пытаюся.

— У быткамбінаце... Майстрам па рамонту тэле- і радыёапаратуры.

Я, вядома, была супраць. Зноў пачне корпацца ў гэтых скрынках і на вучобу забудзеца. Але што ім матчыны слова, калі яны самі ўсё ведаюць! Вось ужо хутка год, як працуе. І што ты думаеш? Яго праста на руках носяць. Не было выпадку, каб ён не здолеў адрамантаваць тэлевізор або прыёмнік. Нават фотаапараты рамантует. Купіць іншы ў скучапачным якую ламачыну і валачэ мне ў хату: Кадзік адрамантует... И Кадзік рамантует... А колькі мой сын над гэтым галаву паламае — нікога не трывожыць.

Карацей кажучы, майго Кадзіка паважаюць не менш, як славутага нашага ўрача Кірылу Пятровічу. Таго выклікаюць, калі трэба і калі не трэба. І сына майго таксама. Ледзь закапрызлі прыёмнік або тэлевізор — адразу да Кадзіка: выручай! Думаеш, ён за гэтая візіты што-небудзь мае? Столікі сама, колькі і Кірыла Пятровіч... Але хай сабе, мне галоўнае — інстытут. У яго ж ўсё жыццё наперадзе. Можа яшчэ здзвінць свет якім-небудзь адкрыццем!

Спакойнае жыццё ў Клавы, нечага казаць!

Клава працягвала:

— Ты разумееш, калі якая-небудзь непрыемнасць здарыцца ў мяне, я надта не перажываю. Вось маё напарніцы далі ганаровую грамату, а мне толькі падзяку. Папраўдзе кажучы, мяне гэта пакрыўдзіла: у адным жа магазіне працуем, разам план выконваем! Дык не трymаю я ў галаве гэтую крыўду, забываюся і пра іншыя свае непрыемнасці. А як здарыцца што з маім сынам — мне ажно мову адымаете.

Раптам яна замаўчала. Матыль заляцеў у адчыненае акно, закруціўся вакол люстры, нібы выбіраючы, на якую лямпачку сесці.

— Слухай, гэта не моль? — перапалохалася Клава.

— Ды не, так нейкі матылек.

— Не можа быць! Такія маленькія матылькі не бываюць.

Яна паднялася. Хлоп! Але матыль ужо кружыўся дзесьці пад самай столлю. Клава ўзбройлася ручніком і супакоілася толькі тады, калі выгнала матыля. Зноў сеўшы ў крэсла, яна гаварыла:

— Калі ты думаеш, што заказчыкі — гэта ўся мяя бяда, — памыляешься. Кадзіка абкруціла тут адна... Інжынер-электрык. Нэлачкай зваць. Хлопец сохне па ёй. А яна пацвельваецца з ім, як кошка з мышкай. Каб ты яе пабачыў: асноўнае — моды. Усё, што ў новым журнале мод, — тут жа і на ёй!

Ну, скажы, калі ласка, хіба яна яму пары? Ды нашто яму гэткі клопат? Думаеш, так праста — мець на ўтрыманні жонку-модніцу? Хай бы лепей узяў Томку Табенкіну... Гаспадыня якая! Калі і не скончыла інстытут — бяды такі! Я з радасцю аддала б ёй Кадзіка, няхай бы камандавала ім... Дык не, ён і слухаць не хоча... Паверыш, у мяне ціск павысіўся... «Менш трэба хвалявацца, — кажа мне Кірыла Пятровіч. — Трэба прасцей глядзець на ўсё». Калі б я магла! Сын жа ён мне. Адзінае вока мае! Дзеля яго жыву на свеце...

Клава змоўкла. Увайшоў Кадзік. Як ён перамяніўся! Копія бацькі! Такі ж высокі здраявак, і з выгляду гэткі, як і бацька, дабрадушны.

Павітаўшыся са мной, сеў ля стала, закурыў цыгарэту, крыху памаўчай і пацікавіўся:

— Мама ўжо ўсё пра мяне расказала?

Апошнім разам я бачыў яго гадоў восем таму назад. Тады ён быў баязлівы ціхі хлопчык, адказваў на мае пытанні толькі «так» ці «не». А гэты — узмужнелы, гаваркі, з вясёлым позіркам...

— Ну, мне пары, — я падняўся.

Кадзік праводзіў мяне да брамкі.

— Трымайся! — сказаў я яму на развітанне. — Табе яшчэ не раз трэба будзе пастаяць за сябе.

Ён зразумеў і, шырока ўсміхаючыся, адказаў:

— Нічога, пастайл! — я пачаў апраўдаўцаць сваю маму. — Яна ў мяне вельмі сладкая. Толькі занадта хваравіта ўспрымае мае справы...


— Кадзік! Дзе ты там? — пачуўся раптам з акна голас Клавы.

Напэўна, западозрыла, што мы з Кадзікам рыхтавалі змову супраць яе.

— Іду, — адказаў сын і на развітанне моцна паціснуў мне руку.

* *

Месяц назад я атрымаў ад Клавы пісьмо. Клава пісала: Кадзік паступіў на завочнае аддзяленне радыётэхнічнага інстытута. У гэтым жа канверце ляжала запрашэнне на вяселле. З інжынерам-электрыкам... З Нэлачкай.



НОВЫЯ КНІГІ



САСНА І БЯРОЗА

Куляшоў А. Сасна і бяроза. Новую книгу народнага паэта Беларусі склалі верши, напісаныя за апошнія гады, а таксама пазмы «Цунамі» і «Далёка да акіяна».



Стральцоў М. Адзін лапаць, адзін чунь. У новай аповесці аўтар з вялікай пастычнасцю і душэўнай шчырасцю расказвае пра цяжкае паслявенненне дзяцінства вясковага хлапчука Іванкі, пра людзей, якія паспрыялі яму ў жыцці.



Лось Е. Травіца брат-сястрыца. У апавяданнях і замалёўках другой кнігі прозы Еўдакіі Лось асуджаецца зло і ўсхваляюцца добро, справядлівасць і вернасць. Большасць герояў кнігі — былыя партызаны, нашы сучаснікі.

Валасевіч Э. Туды і рак з кляшней. Байкі, гумарыстычныя верши і фельтоны Эдуарда Валасевіча ўжо даўно набылі папулярнасць сярод шырокага кола чытачоў. У новай кнізе паэт пашырае надзённую тэмую барацьбы з перажыткамі мінулага, з кар'ерастамі, бюрократамі і падхалімамі.

Бялевіч А. Чарадзе. У гэту кнігу ўключаны літаратурныя партрэты вядомых пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў рэспублікі. Паказаны жыццё і творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Аркадзя Куляшова, Кандрата Крапівы і іншых выдатных мастакоў слова.



Сачанка Б. Аксана. У аповесці і апавяданнях Б. Сачанкі расказваецца пра дружбу, вернасць, кананне ў гады вайны, пра тое гора і жахі, што прынёс людзям фашызм.

Я К сцвярджаюць царкоўнікі, лёс — гэта загадзя прадвызначаная, устаноўленая волій багоў немінучая доля кожнага чалавека. Забабонныя людзі лічаць, што чалавек не можа змяніць і пазбегнуць сваёй «долі», свайго «лёсу».

Нараджэнне і смерць, здароўе і хвароба, радасць і гора, палац і турма, паводка і засуха, вайна і мір, гібелль і выратаванне, любоў і нянявісць — усё гэта нібыта загадзя наканавана не толькі чалавеку, але і чалавецтву.

Вера ў лёс вядзе свой пачатак з таго далёкага часу, калі чалавек, бясільны перад прыродай, залежаў ад яе. У старожытных грэкаў была наўная легенда аб трох багінях лёсу. Адна з іх уесь час прала на верацяне жыщёвую нітку, нітку лёсу. Другая цягнула гэтую нітку праз усе змены лёсу. Трэцяя запісвала ў кнігу невядомасці, кнігу лёсу, усё, што чалавек здзейніць і стрывае на працягу свайго зямнога і нават замагільнага жыцця. Калі яе рука стамлялася запісваць або ёй праста надакучваў гэты занятак, яна абрывала нітку лёсу. Адсюль выразы: «Нітка жыцця абарвалася», «Нітка лёсу прывяла яго да...», «Па іроніі лёсу», «Ад лёсу не ўцячэш».

У рымлян таксама была свая багіня шчаслівага лёсу, багіня выпадку — Фартуна. Ад яе капрызаў залежалі ўдача, шчаслівия моманты і ўсялякія здарэнні. Дагэтуль кажуць: «Яму ўсміхнулася фартуна», «Фартуна ад яго адварнулася»...

Калі чалавек слепа верыць у лёс, ён адмаўляецца ад барацьбы за лепшае жыццё. Такі чалавек лічыць, што ад яго волі нічога не залежыць, ён пасіўна прыносіць нібыта лёс. Разглядаючы выпадковыя з'явы як непазбежныя, як праяўленне звышнатуральных сіл, ён пачынае думаць, што яго жыццё цалкам залежыць ад лёсу.

Чалавек працаваў у полі. Пачалася навальніца. Ударыла маланка і забіла яго. Забабонныя людзі абавязкова скажуць, што гэта праява лёсу. Але ж тое, што адбылося, — толькі выпадак, яго можна было пазбегнуць. Сутнасць з'явы заключаецца ў наступным. Рознасць патэнцыялаў, што ўтвораецца пры навальніцы, абавязкова і немінуча прыводзіць да электрычнага раз-

раду, які знаходзіць найкарацейшы шлях для сябе праз добры праваднік паміж маланкай і зямлём. Інакш кажучы, вялікая колькасць электрычнасці, што скапілася ў хмары, імкнецца, разраджаючыся, трапіць у зямлю. Яна шукае шлях, дзе ёй лягчэй і хутчэй прыйсці (зігзагі маланкі!), а чалавечы арганізм — добры праваднік электрычнасці. Тут неабходнае праявілася праз выпадковае. Разрад павінен быў адбыцца (неабходнасць), а чалавек у гэтым выпадку мог быць або не быць (выпадковасць). Ну, а калі ён там быў, то яму трэба было б, па-першае, адкінуць да лей металічны інструмент, які быў пры ім, і не ісці па полі, не стаяць, а легчы на зямлю. Прычым не на высокім месцы (узгорку), а ў нізіне, лагчыне. Тады 99,9% за тое, што не адбылося б смяротнага выпадку. Маланка б не ўдарыла ў яго.

Другі, больш просты прыклад. Раней у вёсках вельмі часта здараліся пажары ад навальніцы. Забабонныя людзі думалі, што гэта «кара боская», лёс. Але вось устанавілі маланкаадводы, і пажары ад навальніц спыніліся. Значыць, людзі перамаглі лёс і прымусілі яго змяніцца. Воля людзей аказалася мацнейшая за лёс.

Бог, як сцвярджаюць царкоўнікі, усясільны, усемагутны, ён усё бачыць, прадвызначае лёс чалавека. Значыць, прадвызначае і ўсе яго грахі. За грахі, якія бог сам прызначыў чалавеку, ён вінаваціць таго ж чалавека і прымушае яго несці за гэтыя грахі крыж, гэта значыць быць адказным. Сябе ж — фактычнага віноўніка — ад гэтай адказнасці вызваляе. Дзе ж справядлівасць?

Вера ў лёс прыніжае годнасць чалавека, скоўвае яго дзеянні, нараджае пасіўнасць і бездапаможнасць.

Забабонныя людзі не разумеюць, што ў кожнай падзеі або з'яве ёсць свая натуральная прычына. Беспрычынных падзеяў, здарэнняў, з'яў, выпадкаў ні ў грамадстве, ні ў прыродзе не бывае.

Ускрыццё канкрэтных прычын усялякіх забабонаў даказвае неабгрунтаванасць сляпой веры ў таямнічасць лёсу, такую далёкую ад навуковых асноў.

Е. ЧАРНАМОР

ВЕРА Ў ЛЁС

ЦЯЖКІ ЎЗРОСТ

Майго суседа па лесвічнай пляцоўцы пяцікласніка Вову як падмянілі. Яшчэ год назад ён быў круглым выдатнікам, спакойным, ветлівым хлопчыкам. А цяпер яго не пазнаць. Што ні дзень — новае здарэнне. То ён выкруціць лямпачку ў пад'ездзе, то ўзніме вэрхал разам са сваім сябруком Міколкам з чацвёртай кватэры. І толькі паспрабуйце яму зрабіць заўвагу — зараз жа ўскіпіць, скажа якую-небудзь дзёрзкасць. Вова пачаў горш вучыцца, грубіць бабулі. Рэзка пагорышліся адносіны з бацькам. Такое ўражанне, што Вова не можа дараваць яму нейкую даўнюю крыўду. На роспіты бацькі ён адказвае маўчаннем або моцным раздражненнем.

А тры дні назад да бацькоў Вовы прыйшла цэлая дэлегацыя са школы: хлопчык нагрубіў настаўніцы рускай мовы, уцёк з яе ўрока і вось ужо цэлы тыдзень адмаўляецца хадзіць на ўрокі рускай мовы.

Увечары занепакоеная Вольга Фёдарадаўна, маці Вовы, прыйшла да мяне: што рабіць з сынам? І вось мы разам з ёй спрабуем разабрацца ў пераменах, якія адбыліся ў характары хлопчыка. Вольга Фёдарадаўна добра разумее, што перамены ў паводзінах падлетка, у адносінах яго з сябрамі, з бацькамі, настаўнікамі цесна звязаны з унутранымі зменамі ў дзіцячым арганізме. І без кансультациі ўрача тут не абыцца.

Думаецца, што не лішнім будуць гэтыя парады іншым бацькам і педагогам. Усе яны, мусіць, заўважылі, што самы складаны перыяд выхавання, які патрабуе спецыяльнага падыходу, — гэта так званы «пераходны ўзрост».

Дык што ж адбываецца ў арганізме падлетка? У чым заключаюцца знешнія праявы гэтых працэсаў? Што неабходна ведаць бацькам, каб быць пастаянна ў сяброўскім кантакце з сынам або дачкой?

Падлеткавы ўзрост (пубертатны перыяд, або перыяд палавога выспявання) з'яўляецца важным перыядам у жыцці чалавека. Ён пачынаецца ў дзяўчынік у 11—12 гадоў, у хлопчыкаў — у 13—14 гадоў і працягваецца 8—10 гадоў. У гэты час адбываюцца змены ў эндакрынным апарате (гіпофіз, шчытападобная залоза і г. д.) і ў палавой сферы, перабудова большай часткі органаў і сістэм (кардэчна-сансудзістая, стрававальная, скрура), значныя змены ў нервовай сістэме і псіхічны падлетка. Гэтыя змены маюць свае знешнія праявы, адбываюцца на самаадчуванні.

У час палавога выспявання пачынаецца ўзмоцнены рост, значна павялічваецца вага падлетка. Часам назіраюцца непрапарціональнае павелічэнне даўжыні канечнасцей, вельмі хуткі рост, падлетак дужа худзее. Іранічныя заўвагі навакольных, пачуццё непаўнацэннасці могуць прывесці да замкнутасці, дзікаватасці.

Ва ўзросце 12—15 гадоў можа здарыцца неадпаведнасць у росце сэрца і крывяносных сасудаў. Гэта прыводзіць да лёгкага павышэння крывянога ціску. Моцныя псіхічныя перажыванні, празмерныя фізічныя нагрузкі іншы раз выклікаюць неўрозы сэрца. Вельмі важна не перагружана падлеткаў, не вычэрпваць да канца іх імкненне да вялікай актыўнасці.

На скуры ў падлеткаў (твар, спіна, грудзі) часта паяўляюцца вугры. Захаванне рэжыму дня, заняткі спортом, лыжныя прагулкі, плаванне, строгая дыэта (абмежаванне тлустых і вострых страў, ласункаў) дапамогуць пазбавіцца ад вугроў. У асобных выпадках трэба зварнуцца да ўрачакасметолага і прайсці спецыяльны курс лячэння. Прыблізна ў той жа час, калі паскараеца рост, у хлопчыка-падлетка «ламаеца голас», але праз некаторы час знікае ахрыпласць, якая так прыгнятае падлетка. І фармуеца голас дарослага чалавека.

У пераходным узросце магчыма спозненае або крыху раннje палавое выспяванне. Можа назірацца заўчастнае развіццё грудных залоз. Левая малочная залоза ў дзяўчынік часам развіваецца хутчэй, але потым асіметрыя ў боль-

шасці выпадкаў знікае. У хлопчыкаў таксама назіраюцца змены ў грудных залозах. Сасок павялічваецца, уздымаецца, робіцца балючым пры сцісканні. Ніякага лячэння тут не патрабуеца, гэтыя з'явы праходзяць самі.

Месячны ў большасці дзяўчыннак паяўляюцца ва ўзросце 12,5—13 гадоў. Часам інтэрвалы паміж першымі месячнымі могуць быць ад 1—1,5 да 6 месяцаў. Паступова ўстанаўліваецца цыкл, роўны 21—31 днім. Калі менструацыі вельмі хваравітая, моцныя, трэба зварнуцца да гінеколага. У вялікіх гарадах нашай рэспублікі працујуць спецыялізаваныя кабінеты дзіцячай гінекалогіі.

У дні менструацыі можна займацца ранішнім зарадкай, наведваць урокі фізкультуры. Шкодзяць толькі празмерная фізічна нагрузка (удзел у лыжных і пешых паходах, кросах) і пераахаладжэнне арганізма. Пажадана, каб маці першы раз пагутарыла на гэту тэму з дзяўчынкай-падлеткам яшчэ перад тым, як настане першая менструацыя.

Усе гэтыя змены, безумоўна, упłyваюць і на характеристар, на паводзіны дзіцяці. Пяцікласнікі — малодшы падлеткавы ўзрост; дзеці ў такім узросце хутка стамляюцца, а пры стамляемасці прайаўляюцца раздражненасць, упартасць, імкненне ўсё рабіць насуперак волі бацькоў і педагогаў.

Якраз гэта і адбывалася з маім суседам Вовам. Ды і не толькі з ім. Нездарма ў педагогіцы нават з'явіўся выраз «праблема пятых класаў». Але паводзіны падлетка прыходзяць у норму, калі «з'дымает» стамляемасць. Таму вельмі важна, каб была правільна арганізавана разумовая і фізічна нагрузка школьніка. Нельга глядзець на раздражненасць як на «непазбежнае зло ўзросту». З гэтым злом можна змагацца. Многае тут залежыць ад бацькоў, і ў першую чаргу арганізацыя часу падлетка, калі ён знаходзіцца дома. Вучні, якія займаюцца ў першую змену, павінны рабіць урокі пасля абеду і непрацяглагала адпачынку, з 15—16 гадзін. Тыя ж, хто ходзіць у школу ў другую змену, рыхтуюць урокі з 8 гадзін 30 мінут або з 9 гадзін раніцы.

Трэба прадугледзець у рэжыме дня і час для чытання мастицай літаратуры, малявання, прагляду тэлевізійных передач. Вучням сярэдніх і старых класаў (14—17 гадоў) адводзяцца для гэтага пайтary — дзве з палавінай гадзіны ў дзень. Добра ўпłyваюць на здароўе гульні і спартыўныя забавы на свежым паветры. Штодзённа дзве — дзве з палавінай гадзіны падлетак павінен праводзіць на адкрытым паветры.

У перыяд падрыхтоўкі да экзаменаў рэжым дня павінен выконвацца асабліва дбайна. Час падрыхтоўкі да экзаменаў не павінен перавышаць штодзённай працягласці школьнай і хатнай вучэбнай работы на працягу года.

Важна забяспечыць дзіцяці правільную працягласць начнога сну. Падлеткам 11—12 гадоў трэба спаць 10 гадзін у суткі, падлеткам 15—16 гадоў — 9 гадзін.

Развіццю дзіцяці і падлеткаў спрыяе паўнацэннае харчаванне. Ужыванне дастатковай колькасці бялкоў павышае супраціўляльнасць арганізма да інфекцыі, становічае ўпłyвае на разумовую дзейнасць. Бялкі знаходзяцца ў асноўным у мясе, рыбе, тварагу. Самыя каштоўныя тлушчы — малочныя, якія ўваходзяць у склад малака, масла, смятаны.

Неабходна ўключыць у рацыён, асабліва зімой і вясной, гародніну, фрукты, сокі, у якіх змяшчаюцца каштоўныя для арганізма мінеральныя сокі і вітаміны. Правільнае паўнацэннае харчаванне ў пераходным перыядзе вельмі важнае, бо пажыўныя рэчывы, што паступаюць у арганізм падлетка з ежай, з'яўляюцца матэрыялам, з якога будуюцца клеткі розных тканін і органаў. Бацькам у першую чаргу трэба ведаць пра змены, якія адбываюцца ў арганізме падлетка ў пераходны перыяд. Трэба ведаць для таго, каб дасведчана і чула тлумачыць падлетку прычыны перамен, якія адбываюцца ў ім, не дапусціць развіцця нездаровых схільнасцей.

Вельмі важна своечасова заўважыць перамены ў дзіцяці і дапамагчы яму ў гэты цяжкі момент. Але выхаваўчая работа бывае паспяховай толькі ў тым выпадку, калі дарослыя добра ведаюць падлетка, стараюцца зразумець яго, лічачца з індывидуальнымі асаблівасцямі яго характеристару.

Важнасць гэтай задачы ў наш час цяжка пераацаніць. Гаворка ідзе пра выхаванне гарманічна развітага чалавека — нашага сучасніка.

В. РАШЭТНІКАВА,
аспірантка кафедры анатомії,
фізіялогіі і гігіёны педінстытута
імя Горкага

У выдатнай рабоце Ул. І. Леніна «Вялікі пачын» ёсць радні, асабліва дарагія нам, жанчынам. Яны прасякнуты клюпатаю або духоўным росце жанчыны, яе ўцягненні ў грамадскую вытворчасць, або поўным вызваленні ад цяжару дробнай хатній гаспадаркі. У першых грамадскіх сталовых, ясліх, дзіцячых садах Уладзімір Ільіч бачыў паасткі камунізма, якія трэба клюпатліва вырошчаць на новай сацыялістычнай глебе.

«Ці дастаткова клюпатліва адносімся мы да паасткі камунізма, якія ўжо цяпер ёсць у гэтай галіне? Яшчэ раз не і не. Грамадскія сталовыя, яслі, дзіцячыя сады — вось узоры гэтых паасткі, вось тая простыя, будзённыя, нічога пышнага, красамоўнага, урачыстага не дапускаючыя сродкі, якія на спраде здольны вызваліць жанчыну, на спраде здольны зменшыць і знішчыць яе няроўнасць з мужчынам па яе ролі ў грамадской вытворчасці і ў грамадскім жыцці».

Для Савецкай дзяржавы ленінскі наказ — праграмны. Прадпрыемствы бытавога абслугоўвання і грамадскага харчавання,



ПРОСТЫЯ, БУДЗЁНН

дзіцячыя сады і яслі, грамадскія фонды спажывання — неад'емная састаўная сацыялістычнага ўкладу, звыкляя прыкмета нашага быту. Красамоўна гаворыць пра гэта важнейшы дакумент партыі «Дырэнтывы ХХІV з'езда КПСС па пяцігадовому плану развіцця народнай гаспадаркі ССРР на 1971—1975 гады», у якім намечана «ажыццявіць мерапрыемствы па стварэнню савецкай жанчыні-маці лепшых умоў працы і быту і ўмоў для выхавання падрастаючага пакалення». Асабліва падкрэслена ў Дырэнтывах неабходнасць пашырэння грамадскага харчавання на прымесловых прадпрыемствах.

Аналізуочу стан грамадскага харчавання ў рэспубліцы, першы сакратар ЦК КП Беларусі П. М. Машэраў у спрапаздочным дакладзе ХХVII з'езду КПБ падкрэсліў, што грамадскае харчаванне кіраўнікам прадпрыемстваў трэба разглядаць як свой важнейшы абавязак, бо «у штурханіне і чэргах рабочыя і служачыя псууюць сабе настрой, траціць шмат часу і... гэта ў канчатковым выніку адбіваецца на здароўі людзей і працуцьнайнасці працы».

У рэспубліцы ёсць нямала прадпрыемстваў грамадскага харчавання, вони ў якіх вучыць, як трэба клюпацица або пільніх патрэбах рабочых і служачых. Адно з таніх прадпрыемстваў — рабочая столовая фабрыкі імя Дзяржынскага ў Бабруйску, пра якую мы расказываем сёня.

**

Сярод прозвішчаў бабруйскіх повараў, якія штодзённа гатуюць 88—90 тысяч страв, няма прозвішча Ганны Іванаўны Перык. Тым не менш любая кулінарная ўдача, творчая знаходка ў арганізацыі грамадскага харчавання не абыходзіцца без яе ўдзелу. Афіцыйна Ганна Іванаўна — кіраўнік трэста столовых і рэстаранаў горада. А не-афіцыйна — душа любога добрага пачынання, чалавек, які ўмее зацікавіць іншых, не церпіць абыякавасці і раўнадушнасці ў адносінах да любімай справы.

Вось і зараз у руках Ганны Іванаўны невялікі друкарскі бланк — «Талон якасці». «Гэты талон з'яўляецца дакументам на права прыгатавання стравы», — запісаны ў ім. Усялякае парушэнне тэхнолагіі прыгатавання, выпуск нясмачных страв цягне за сабой заўвагу-пракол у талоне. Тры праколы — зніжэнне разраду повару або дыскваліфікацыя.

— Чым выкліканы такая строгасць? — пытаемся ў Ганны Іванаўны.

— Час не стаіць на месцы. Сёння мы павінны заваёўваць

кліентуру, канкурыраваць з хатнім харчаваннем. Значыць, як мага менш стандартных страв і як мага больш фірменных, нацыянальных, арыгінальных. І смачных, безумоўна. Важна не толькі добра іх прыгатаваць, але і ўмела прапанаваць. Самую аб'ектыўную ацэнку нам, работнікам грамадскага харчавання, даюць жанчыны. Калі наша прадпрыемства карыстаецца ў іх аўтарытэтам, значыць, мы на правільным шляху, значыць, мы эканомім іх час, ствараем добры настрой.

— Але гэтыя клюпаты не выходзяць за межы столовых?

— Ёсць прадпрыемствы, дзе насы клюпаты не аблежаваны сценамі абедзенчай залы. Напрыклад, столовая фабрыкі імя Дзяржынскага, завода гумавых тэхнічных вырабаў.

...Швейная фабрыка імя Дзяржынскага — шырокая вядомае, перадавое прадпрыемства рэспублікі. Не менш вядомы і цэх нумар адзін гэтай фабрыкі — столовая № 8. Утульная, да бляску вымытая зала, спакойныя шторы, стэрыльныя чысціні сталы.

Самы бойкі час — гадзіны пік. Між іншым, «гадзіны

пік» — гэта сказана хутчэй па інерцыі. Дваццаці хвілін да статкова на пераход з цэха ў столовую і на абед. Нязменным поспехам карыстаюцца апетытная салянка, біточкі ў тамаце. Іх аўтары і выкананы шэф-повар Сяпан Хроп і повар Сяпан Харлакевіч адчуваюць у такія хвіліны вялікае маральнае задавальненне: бадай, гэта той адзіны выпадак, калі «кнішчэнне» трайго ўласнага тварэння прыносіць радасць. Рэцэпт салянкі не складаны: ялавічына, сэрца, сасікі плюс агурукі і спецыі. Дома прыгатаванне такой стравы было б вельмі працаёмкае.

Меню складзена неяк па-самінаму: не раздзымута, але са зменамі па днях тыдня, з вітаміннымі салатамі, сокамі, напіткамі. Ёсць тут стравы для аматараў нацыянальной кухні і кулінарнай «класікі», ласункі для прыхільніц кандытарскага майстэрства.

Кандытарскі цэх — гонар столовай. Кожны дзень пяць заводскіх кандытараў выпякаюць прадукцыю дваццаці называў. Ватрушкі і пясочныя пірагі, кексы і сухары, пернікі і рулеты, торты, якія растваюць у роце, булачкі величынёй з грэцкі арэх і вялікія пірагі з капустай... Нядайна кандытарскі цэх столовай атрымаў вымпел і званне лепшага ў горадзе.

Можна было б яшчэ доўга расказваць пра меню, але яго можна ахарактарызаваць адным словам — смачна. Таму ўсе работніцы швейнай фабрыкі, за рэдкім выключэннем, абедаюць толькі ў сваёй столовай. Чым раствумачыць яе папулярнасць? Дакладным захаваннем кулінарнай тэхнолагіі? Максимальнай набліжанасцю да «хатніга» меню? Адказ на гэтыя пытанні не быў адназначны. Вось што сказали:

Марыя Васільеўна Касько, дырэктар фабрыкі:

— Сваю столовую мы сапрауды лічым цэхам нумар адзін, цэхам, які істотна ўпłyвае на прадукцыйнасць працы. Абсталяванне столовай, мэбля, рамонт, ацяпленне, электраэнергія — за кошт фабрыкі. Каб у абедзенны час не было штурханіны і мітусні, мы склалі графік для цэхаў, і хоць у столовай толькі 140 месц — тут заўсёды парадак.

Побач з прахадной вы бацьце кіёск «Рамонка». Бывае, што, збіраючыся на работу, жанчына не паспявае паснедаць. «Рамонка» — да яе паслуг. Тут усё свежае, гарачае, апетытнае. Існуе разносны гандаль — гарачая піражкі прыносяць праста ў цэх. Нарэшце, ідуцы дадому, жанчыны нясуть купленыя ў буфеце пай-фабрыкаты, кандытарскія і кулінарныя вырабы. Няма патрэбы хадзіць па магазінах, шукаць, што прыгатаваць на вячэр або на абед у выхадны дзень. У нас заўсёды ёсць катлеты, рыбныя стравы, адбіўныя, сялянская каўбаса, субпродукты, супавыя наборы, вараная гародніна, марынады, мноства кандытарскіх вырабаў, цеста.

Тамара Паўлаўна Вечар, старшыня фабркома:

— Ёсць у нас камісія грамадскага кантролю, якую ўзначальвае Зінаіда Аляксандраўна Вярбіцкая. Кожны член камісіі раз у месяц дзяжурыць на кухні, сочыць за парадкам, якасцю стравы. Тым, хто мае патрэбу ў дыэтычным харчаванні, фабрком аказвае матэрыяльную падтрымку: толькі летасць на гэта было выдзелена 1150 рублёў.

Райса Іванаўна Некруценка, матарыстка першага цэха:

— У чым абавязкі кантралёра? Прыходжу да адкрыцця

Што ж узяць з сабой дадому? Шырокі асартымент кулінарных вырабу працаване буфетчыца Тамара Паўлаўна Вежнавец.

— Языны і ватрушкі сэння удаліся, — радуюца гаспадыня кандытарская ўчэх Тамара Андзеяна Краўчанка.



ННЫЯ...

ў становую, гляджу меню, часам уважваю стравы, каб не было адхілення, правяро катлы, заглядаю ў падсобныя памяшканні. У час дзяжурства ў зале выслушоўваю просьбы, пажаданні.

— І бываюць «адхіленні»?

— Не, такога не памятаю. Хоць кантралёрам я вельмі даўно...

Алена Цімафеевна Вербавікова, загадчыца становай:

— Чым ацэнываюць нашу працу? Смачна ці нясмачна на-кормі мы сваіх наведальнікаў. Але як надаць смак страве, прыгатаваць яе па-хатніму? Перш за ёсё, павінны быць пад рукамі ўсе неабходныя прадукты і прыправы. Яшчэ з восені мы нарыхтавалі грыбы, капусту, закупілі і закансервавалі зяленіва: кроп, сельдэрэй, пятрушку. Яблыкі ў нас не выводзяцца ўсю зіму. Мы глыбока пераконаны, што рэалізацыя ўласнай прадукцыі вельмі залежыць ад гэтых ціплых дапаўненняў. План у. нас немалы: з 30 тысяч рублёў на 22 тысячи мы павінны выпусціць уласнай прадукцыі. А выпускаем на 15 працэнтаў больш.

Кажуць, добрая кухарка — тое, што і добры доктар: харчаванне і здароўе цесна ўзаемавязаны. Мы знаходзімся на службе добра гастроэнтерологіи: на самай справе, калі работніца добра паабедала, калі яна прынесла дадому на свята прыгожы торт, зроблены рукамі нашых дзяўчат, — хіба не падарылі мы ёй добры настрой?

Гэтая размова адбывалася ў тыя дні, калі ўсе мы знаёмліся з практам Дырэктыў XXIV з'езда КПСС. Радкі Дырэктыў былі адрасаваны і маленькаму на-коектыву становай № 8, які знайшоў найбольш удалыя формы абслугоўвання, узяў верны курс для выканання сваіх задач у новай пляцігодцы.

В. КАРАЛЁВА

ГЛІСТЫ Ў ДЗЯЦЕЙ

Устрывожаная, заплаканая маці прынесла ў дзіцячу бальніцу ша-сцігадовага сына.

У дзіцяці бледны твар з заво-странымі рысамі, вочы запалі. Руки брудныя, пад доўгімі пазногцямі чорна.

Я спытала ў маці:

— Што здарылася з малым?

— Ой, доктар, няшчасце! Адпусціла я яго пагуляць з дзецимі. А неўзабаве прыбягае нейкі хлопчык і кажа, што Вову дрэнна. Я выбегла на двор, гляджу — а ён стаіць ля дрэва, зблеў, як палатно, а побач званітаваная каша з двумя вялікімі глістамі... Доктар, ратуйце майго сыночка!

Вову паклалі ў дзіцячае хірургічнае аддзяленне: у яго была не-праходнасць кішечніка. Уесь кішечнік дзіцяці быў запоўнены аскарыдамі. З вялікай цяжкасцю ўдалося выратаваць хлопчыка ад смерці. Ен праляжаў у бальніцы два месяцы.

Чаму ж давялося дзіцяці гэтак пакутаваць?

Ды толькі таму, што бацькі не прывучылі яго мыць рукі перад ядом, не стрыглі яму пазногці, давалі нямытую гародніну і фрукты. У прыбіральні было брудна, неабясшкоджанымі фекаліямі ўгнойвалі агарод, дзе вырошчвалі радыску, моркву, агуркі, клубніку, памідоры.

Калі кожны чалавек будзе выконваць элементарныя правілы асабістай гігіені і прывучаць да гэтага сваіх дзяцей, то заражэння глістамі не адбудзеца. Але, на жаль, многія дзецы ў Беларусі заражаны аскарыдамі і валасаглавамі.

Аскарыды па форме нагадваюць дажджавых чарвякоў. Іх даўжыня бывае ад 24 да 40 сантиметраў. Жывуць аскарыды ў кішечніку чалавека, дзе самі адкладваюць вялікую колькасць драбнюткіх яек, якія можна ўбачыць толькі праз мікраскоп. Адна дарослая аплодненая самка за сваё жыццё можа выдзеліць дзесяткі мільёнаў яек, якія выхадзяць з арганізма разам з фекаліямі. Калі людзі не выконваюць простых гігіенічных правіл, яйкі глістоў трапляюць у глебу. А дзецы любяць гуляць з зямлём. На іх рукі і пад пазногці разам з брудам можа трапіць мноства яек глістоў. Калі дзіця не памыўши рукі восьмечца за яду, то яйкі паразітаў праз рот пранікаюць у страўнікава-кішечны тракт.

Знаходзячыся ў кішечніку, паразіты паглынаюць каштоўныя пажыўныя сокі з дзіцячага арганізма і выдзяляюць ядавітые рэчывы, выклікаючы хваравітые змены ва ўсіх органах дзіцяці. Дзецы пачынаюць скардзіцца на боль жывата і галавы, у іх зніжаецца апетыт, паяўляецца малакроўнасць, яны

дрэнна спяць — іх палохаюць начныя страхі, галюцынацыі. Можа наступіць прытулленне памяці, і паспяховасць дзіцяці ў школе зніжаецца. Аскарыдоз можа выклікаць розныя ўскладненні, якія патрабуюць аперацыйнага ўмяшання. Напрыклад, непраходнасць кішечніка, як здарылася з Вовам.

Для лячэння аскарыдозу ёсьць эфектыўныя медыкаментозныя сродкі. Прыміць іх трэба па назначэнню ўрача. Распрацаван метад лячэння аскарыдозу кіслародам. Ен грунтуецца на тым, што дарослыя аскарыды не пераносяць багатага на кісларод асіяродзя. Кісларод уводзіцца дзіцяці праз нос або праз рот спецыяльнім апаратам. Лячэнне праводзіцца ў бальніцы або паліклініцы на працягу двух дзён.

Валасаглавамі называюцца не-вялікія глісты даўжынёй 3—5 сантиметраў. Галаўны канец паразіта тонкі, як волас, таму ён і завецца валасаглавам.

Гэтая глісты жывуць у чалавека ў тоўстым кішечніку. Галаўным тонкім канцом яны ўпіваюцца ў слізістую абалонку кішечніка і п'юць кроў дзіцяці. Заражаныца валасаглавамі таксама, як і аскарыдамі. Дзецы, гэтак жа, як і пры аскарыдозе, скардзяцца, што ім баліць галава і жывот. У іх развіваецца малакроўнасць, парушаюцца функцыі нервовай сістэмы.

Лячыць дзяцей ад валасаглаваў значна цяжэй, чым ад аскарыдаў, бо галаўны канец паразіта хаваецца ў слізістай абалонцы кішечніка і мала даступны для ўздзейння лекавых сродкаў. Лячэнне праводзіцца ў бальніцах. Добры эффект дае лячэнне кіслародам. Яго ўводзяць у арганізм дзіцяці праз прямую кішку спецыяльнім апаратам. Тэрмін лячэння 5—6 дзён. Калі пасля лячэння аналізы паказваюць наяўнасць яек валасаглаваў, то рэкомендуецца паўтарыць курс лячэння праз месяц ці два.

Каб прадухіліць заражэнне дзяцей аскарыдамі і валасаглавамі, прывучайце дзяцей мыць рукі перад ядом і пасля наведання прыбіральні. Не дазваляйце браць у рот пальцы і брудныя цацкі, піць сырную воду. Гародніну, зяленіва, ягады, фрукты старанна мыйце, усе прадукты харчавання трымайце ў чыстаце, захоўвайце чысціню ў дварах. Для ўгнаення садоў і агародаў скарыстоўвайце фекаліі толькі пасля абясшкоджвання або працяглага (не менш двух гадоў) вытрымлівання ў закрытай яме.

Каб своеасова выявіць глістоў, неабходна перыядычна абследаваць дзяцей у медыцынскіх установах.

Г. А. СМІРНОВА,
уроч

23

КУДІНАРЫЯ

СУП МАЛОЧНЫ ПА-МАГІЛЁУСКУ



Крухмал развесці вадой, дадаць яйка і размяшаць да канцістэнцыі смятанкі. Выпякаць з атрыманай масы бліны таўшчынёю 1—2 мм. Готовыя бліны астудзіць, нарэзаць, як на дамашнюю лапшу, і варыць малочны суп звычайнім спосабам.

На 120 г крухмалу — палавіна яйка і 10 г цукру.

КРУПЕНІК ГРЭЦКІ З ТВАРАГОМ


На вадзе зварыць рассыпчастую грэцкую кашу і, пакуль яна цёплая, змяшаць з прапушчаным праз мясарубку тварагом, дадаць яйкі, соль, цукар, смятану і ўсё добра перамяшаць. Масу пакласці роўным слоем на патэльню, змазаную топленым маслам і пасыпаную молатымі сухарамі. Паверхню

выраўняць, змазаць сумесцю з яйка і смятаны і запячы. Гатовы крупенік паліць топленым маслам і разрэзаць на кавалкі. Да крупеніка падаць смятану.

На 200 г грэцкіх круп — 1 шклянка малака, паўтары шклянкі вады, 300 г тварагу, 40 г цукру, 4 яйкі (у тым ліку 2 у масу), па становай лыжцы сухароў, сметанковага масла і смятаны.

ЗАПЯКАНКА З ЖЫТНЯГА ХЛЕБА


З чэрствага жытняга або абдзірнога хлеба зрэзаць скарынку, а мякіш нацерці на дробнай



тарцы, прагрэць з палавінай нормы масла, дадаць цукар, карыцу і добра перамяшаць. Яблыкі абабраць, нарэзаць на кавалачкі і з астатнім маслам прыпусціць да палавіны гатоўнасці. Патэльню змазаць маслам, пасыпаць тоўчанымі сухарамі і пакласці слаямі хлеб і яблыкі. Заліць сумесцю малака

з яйкам і запякаць, пакуль не паявіцца залацістая скарынка.

На 500 г сухароў $\frac{2}{3}$ шклянкі цукровага пяску, 500 г яблыкаў, 5—6 ст. лыжак сметанковага масла, 1 шклянка малака, 2 яйкі, дробачка карыцы.



ПЯЧОНКА, ФАРШЫРАВАННАЯ ПА-ГОМЕЛЬСКУ



Пячонку, пажадана ялавічную, нарэзаць пластамі таўшчынёй 1,5 см. Зверху пакласці адбіты пласт сала таўшчынёй прыкладна ў паўсантыметра і слой злёгку падсмажанай цыбулі, пасаліць і пасыпаць перцам, загарнуць у выглядзе рулета, перавязаць шпагатам і на 1—2 хвіліны апусціць у кіпячы алей. Як толькі рулет зарумяніцца, тушицы яго да гатоўнасці ў неўлікай колькасці булёну з цыбуляй, пятрушкай, морквой, сельдэрэем.

Гатовы пячоначны рулет астудзіць, нарэзаць тонкімі колца мі і падаць як халодную закуску.

РЫБА, СМАЖАННАЯ Ү ЦЕСЦЕ

400—600 грамаў рыбнага філе прымыць, нарэзаць на порцыі, а затым кожны кавалак

разрэзаць удоўж на тры-чатыры палоскі і замарынаваць. У марынад пакласці соль, молаты чорны перац, сок палавіны лімона або лімонную кіслату, 5 г пасечанага зяленіва пятрушкі або дробна парэзаную зялёную цыбулю, сталовую лыжку алею. Усё перамяшаць і трymаць у халадзільніку адну-дзве гадзіны.

Цеста для рыбы. Узяць 200 г муки, шклянку халоднай вады, соль па смаку, палавіну чайнай лыжкі цукру, сталовую лыжку алею, 3—4 яйкі. Бялкі аддзяліць. Жаўткі, соль, цукар, алей змяшаць і развесці вадой, усыпаць усю прасеянную муку і мяшаць лапатачкай, пакуль не ўтворыцца аднародная маса без камякоў. Цеста павінна быць, як для аладак. Бялкі збіць на густую пену, змяшаць з цестам і перамяшаць знізу ўверх. Тримаць у халадзільніку. За паўгадзіны перад падачай на стол разагрэць у каструлі тлушчу. Марынаваныя кавалачкі рыбы па адным браць на відэлец, мацаць у цесте, здымачы лішніе, і апускаць у разагрэты тлушчу. Смажыць да ўтварэння румянай скарынкі, вымаць шумоўкай і класці на друшляк, каб сцёк тлушчу. Гатовую рыбу падаць, паклаўшы ў выглядзе клеткі, на маленькой талерцы, пакрытай прыгожа выразанай папяровай сурваткай. На гарнір — нарэзаны лімон. Соус малянэ падаць у соусніцы асобна.

КАНСУЛЬТАЦІЯ ЮРЫСТА

Мая маці нарадзіла і выхавала 12 дзяцей. Членам калгаса не з'яўлялася, але працавала. Ці мае яна права на пенсію як мнагадзетная маці?

Міёрскі раён

К. МАРОЗ

Паводле агульнага правіла, пенсіі па старасці назначаюцца жанчынам — членам калгасаў, якія дасягнулі 55 гадоў і маюць стаж работы не менш 20 гадоў. Аднак для мнагадзетных маці ёсьць ільгота. Жанчынам, якія нарадзілі 5 і больш дзяцей і выхавалі іх да восьмігадовага ўзросту, пенсіі назначаюцца пасля дасягнення 50 гадоў і пры стажы работы не менш 15 гадоў.

Так што Ваша маці здолее атрымаць пенсію па старасці, калі яна мае стаж работы ў калгасе не менш як 15 гадоў.

Да. Вялікай Айчыннай вайны я 9 гадоў працавала медыцынскай сястрой у інфекцыйным аддзяленні, а пасля вайны — 6 гадоў у дзіцячым доме для хворых на лішай. Ці маю я права на льготных умовах перайсці на пенсію па старасці?

А. МІХАЙЛАВА

Пухавіцкі раён

цыйных установах і непасрэдна абслугоўвае хворых, мае права на пенсію на льготных умовах. Гэтая пенсія назначаецца тым работнікам, якія не менш палавіны патрэбнага стажу (у дадзеным выпадку не менш як 10 гадоў) працавалі на работе са шкоднымі ўмовамі.

Наконт таго, ці маеце Вы права на такую пенсію, трэба звярнуцца ў раённы аддзел сацыяльнага забеспечэння.

Ці дазваляеца даплата (надбаўка) загадчыкам вытворчых брыгад і жывёлагадоўчых ферм калгасаў, якія маюць вышэйшую або сярэднюю адукцыю?

І. МАЗЫРКА

У рэкамендациях па аплаце працы ў калгасах Беларускай ССР, зацверджаных пастановай Савета Міністраў БССР ад 20 ліпеня 1966 г., указаны, што аплата працы спецыялістаў сельскай гаспадаркі, якія працуюць на пасадах загадчыка вытворчага ўчастка або жывёлагадоўчай фермы, можа быць павялічана да 30% для асоб з вышэйшай адукцыяй і да 20% для асоб з сярэдняй адукцыяй. Указаная надбаўка да пасадавага акладу выплачваецца пры ўмове сумяшчэння ўказаннымі асобамі пасады спецыяліста вытворчага ўчастка, фермы (напрыклад, агранома, заатэхніка і да т. п.).

А. ХВАСТОЎ,
кандыдат юрыдычных навук



«Яна ў ложку—кажа,
што ў яе грып...»

«Чатыры пікі!»

З англійскага гумару.


КРАСВОРД „НАША РЭСПУБЛІКА“

Па гарызанталі: 7. Вядомы беларускі драматург. 8. Народны танцевальны ансамбль Беларускага дзяржакуна-га ўніверсітэта. 9. Рабочы-чыгуначнік, які першы сярод беларусаў атрымаў званне Героя Сацыялістычнай Працы. 11. Наставніца, Герой Сацыялістычнай Працы. 12. Лётчык, Герой Савецкага Саюза. 15. Прыток Заходнія Дзвіны. 18. Знатны брыгадзір трактарнай брыгады, Герой Сацыялістычнай Працы. 19. Камандзір партызанскай брыгады, якая дзеянічала ў часы Вялікай

Айчыннай вайны на Барысаў-шчыне. 20. Возера ў Брэсцкай вобласці. 21. Беларускі літаратурны часопіс. 24. Адзін з герояў-падпольшчыкаў Скідзеля. 26. Пазма Р. Сабаленкі. 27. Выкананіца адной з ролей у кінафільме «Зялёныя агні». 31. Кампазітар, аўтар музыкі да кінафільма «Міколка-паравоз». 33. Ігрок мінскай футбольнай каманды «Дынама». 34. Мемарыяльны комплекс. 35. Горад у Гомельскай вобласці. 36. Легендарны беларускі партызан.

Па вертыкале: 1. Заслужаны артыст БССР. 2. Пазма Аркадзя Куляшова. 3. Шахматыст, чэмпіён свету 1968 г. сярод студэнтаў у камандным заліку. 4. Аператар фільма «Іван Макаравіч». 5. Акадэмік, Герой Сацыялістычнай Працы. 6. Фехтавальшчыца, чэмпіёнка XIX Алімпіяды ў Мехіко ў асабістым і камандным першынстве. 10. Кампазітар, аўтар оперы «Андрэй Касценя». 13. Пазма Паўлюка Труса. 14. Старшыня налагаса імя Чкалava Барысаўскага раёна, Герой Сацыялістычнай Працы. 16. Мінская партызанка-падпольшчыца, Герой Савецкага Саюза. 17. Кіраўнік Дзяржаўнага народнага ансамбля песні і танца БССР. 22. Вёска на ўсход ад Орши, дзе збудаваны помнік-музей савецка-польскай баявой са-дружніці. 23. Лётчык, адважны сын беларускага народа, двойчы Герой Савецкага Саюза. 25. Абаронца Брэсцкай крэпасці. 28. Прафесар, мінскі подпольшчык, Герой Савецкага Саюза. 29. Ханеіст мінскага «Тарпеда». 30. Выкананіца адной з ролей у фільме «Пісьмы да жывых». 32. Раённы цэнтр Віцебскай вобласці.

Складу Л. МАСЛОУСКІ



АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ У 2 НУМАРЫ

1. «Золата».
2. Таката.
3. Флейта.
4. Навела.
5. Атаман.
6. «Кабзар».
7. «Аракат».
8. Москва.
9. Раманс.
10. Сакрат.
11. Сахара.
12. Марыкс.
13. Каперс.
14. Газета.
15. Ананас.
16. Нарада.
17. Канапа.
18. Аналіз.
19. Гавана.
20. «Сільва».
21. Маліна.
22. «Аманал».
23. Балада.
24. Баркас.
25. Абакан.
26. Навага.
27. Саната.
28. Панама.
29. Купала.
30. «Багема».
31. Гранат.
32. Арагон.
33. Гаўрук.
34. Маніла.
35. Арманд.
36. Намган.
37. Аладаў.
38. Каліна.
39. Нанаец.
40. Нарзан.
41. Пакрас.
42. Падача.
43. Канада.

На першай старонцы вокладкі: студэнтка II курса інжынерна-педагагічнага факультэта Беларускага політэхнічнага інстытута камсамолка Наталля Сідарава.

На апошняй старонцы вокладкі: мяккасць і жаноцкасць моды вясны 1971 года падкрэсліваецца рознымі шалямі, касынкамі, хустачкамі. Модныя шалі з шаўковых тканін з доўгімі канцамі, завязаныя на галаве або на шыі, шалі з маҳрамі або пампонамі, шыфонавыя касынчакі або хустачкі, завязаныя вакол шыі, тонкія шалі з маҳрамі.

Усе тыпы паліто аб'ядноўваюцца аднолькавай даўжынёй: мідзі. Паліто часам прадстаўлены ў ансамблі са штанамі.



Мал. А. Чуркіна

Уладзімір КОРБАН

Проблема

Байка

Сышліся маладзенькіх двое.

Прыгожыя, вясёлыя абое,

Каханне ў іх — як мае быць.

Чаму ж было сям' ім не стварыць,

Калі ў наяўнасці такое?

Мядовы месяц! Шчасце ў іх спаўна.

«Валерык мой!» «Мая Гануська!»

І звонкая за бускай буська.

Ен да яе, ці да яго яна,

Бывае, часам падбягае:

— Каток,

Разяў раток! —

І ў рот каханенькі цукерку пхае.

І буська зноў...

Ды вось мядовы месяц адышоў.

І тут праблема ўзнікла ў іх такая:

Хто кіраваць

Павінен кім?

Ці жонкай муж, ці жонка ім?

Проблему гэтую і ўзяліся вырашыць.

Свае правы абодвумя бакамі

Адстойваліся так, што будзь здароў!

Яна хадзіла часта з сінякамі,

Ягоны ж твар не зажываў ад кіпцюроў.

Нарэшце,

Я маладым сказаць бы змог:

Цалуйцеся сабе, цукеркі разам ешце,

Але жыццём кіруйце ўдвох.

Паверце, ў вас не будзе ладу,

Калі пачнече вы дзяліць уладу.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:

М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЁНАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Адрес рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Телефоны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара, аддзела прамысловасці — 32-38-14, аддзелаў сельскай гаспадаркі і культуры — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар В. І. Асіпенка.

Журнал «Работніца і крестьянка»
на беларускім языку. Издание ЦК КП Белоруссии.

АТ 10150. Здадзена ў набор 1/III-71 г. Падп. да друку 24/III-71 г.
Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Папера 60×90%.
Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва
ЦК КП Беларусі. Мінск. Цена 15 кап.

Дадатак — выкрайка. Тыраж 393489 экз. Заказ 103.

Даржавная
бібліотека
БССР
Імя І. Леніна

Цена 15 кап.

74995



Мода

Ч
Ш
за
ма
ва
●
па
да
ка